


59189

✓

59189

RH I

6 094
J 82



„ЛУЧЫНКА“

Літаратурно-навуковы месячнік

Беларускай Моладзі.

Выходзіць што месяц кніжкамі ад 32—48 страніц у кожнай.
Падпісная цэна с перасылкай: на 1 год—2 руб.; на 6 м.—
1 р.; на 3 м.— 50 к. Цэна асобнай кніжкі—15 кап.; с пе-
расылкай—17 к.

Падпіска прымаецца с кожнаго месяца.

Можна падпісацца і аткрытыкай, просячы, каб падпіс-
ную цану наляжылі на першы высланы нумар.

Цэна абвестак за строчку пэтіту ў поўкалонны: перад
тэкстам—40 кап.; пасля тексту—20 к. За разсылку рэклам
пры месячніку вагой да 2 лотаў—7 рубл. ад тысячы.

Адрэс Рэдакціі: Мінск Александроўская вул. № 25.

Рэдактар—Выдавец А. Уласоў.

Чытачом „Лучынкі“ высылаем пры гэтай кніжцэ для
азнایмленія розные кніжкі сельск.-гаспадар. месячніка
„Саха“.

Другая кнішка „ЛУЧЫНКІ“ выйдзе ў палове Лютага.

„ИСКРАЧКА“

БЕЛАРУСКІ МЕСЯЧНІК


ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ.

выходзіць кніжкамі ад 16 страніц.

Падпісная цэна с перасылкай: на 1 год—60 кап.; на
6 м.—30 к. Цэна асобнай кніжкі 3 кап.; с перасылкай—
5 кап.

Адрэс Рэдакціі: Мінск, Александроўская вул. № 25.

Рэдактар—Выдавец А. Уласоў.



„Лучынка“.

З „Лучынкай“ паволі ў зімовую ночку
С хаты да хаты пойдзем шукаць,
Ма быць, забыты людзьмі у куточку,
Хлопец—сіротка дзе хочэ чытаць.

Можэ, дзяўчына, спраўшы кудзельку,
Будзе ў запечку маркотна сядзець,
Або ў зімову нудну нядзельку
Праз выбіту шыбу на поле глядзець.

Падойдзем да іх мы з „Лучынкай“, пасъвецім,
Аб роднай старонцэ сцікавімо іх,
Можэ з „Лучынкі“ іскры разнецім
У думках і ў сэрцах сіл маладых.

I, мо, з „Лучынкі“ іскры гарачы
Асьвецяць цёмны хлопцаў куток,
I распраменяць вочы дзяўчаци,
Ахвотней сядзе прасьці лянок.

Паволі, ціха, у роўнай меры.
Будзем з „Лучынкай“ наперад съпешаць—
З вёскі у вёску праз кожныя дзъверы,
Клікаць, каб моладзь съятло вышла ўзяць.

Моладзь, вы сіла у кожнае хаці,—
Вы сонейка, радасьць для бацькі, для маці.
Вучыцесь, старайцесь, багацьцесь у сілы.
Бо жджэ вас з надзеяй край наш радзімы.





Сыночку.

Вучыся, сыночку, вучыща патрэба,
Вучыся, міленькі, хай, розум ня съпіць,
Хай сэрца і воля акрэпнуць у сілы,
Каб мог ты па съвеці съмляенька хадзіць.

Вучыся, сыночак, бо доля—не маці,
Шукаць яе трэба, сама ня прыдзе.
І той толькі можэ долю спагнаці,
Каму ўсё ясна, ня цёмна нідзе.

Вучыся, міленькі, бо съвет наш—не бацька:
Шырокі, разлогі, як ветру разгон;
Знайсьці там дарогу той толькі патрапе,
Хто думаў, вучыўся, шука многа дзён.

Вучыся, сыночку, лёс будзе с табою,
Людзі ўшануюць, палюбіць ця съвет.
Вучыся, каб зерне мог кідаць на скібу.
А будзеш жыць вечна, ня згіне твой сълед.

Вучыся, дзіцятка, вучыща патрэба.
Шукай сонка, прауды, хай розум ня съпіць.
Бо, што ты пазнаеш, ў вадзе не з'тоне,
Віхор не развеє, ў атні не згарыць.

Бацька.

Съляды старыны.

З высокай гары, як красачка з зеляніны, паважна глядзіць
на ваколіцу старынны з'мак, абвездзены высокімі пасівеўшымі
съценамі.

Калісь—у даўные часы, як ля гэтых съцен гарцавалі ворагі,
жадаючы лёгкай пажывы і крыві, з байніц грымелі гарматы,
шлючы, шалёніе кулі ў непрыяцельскі стан.

Цяпер блізка веку тут ціха і спакойна; замак вясёла пазі-
рае ў неба, меняючы час ад часу свой выгляд пад рукамі чэла-
века.

Не гудзяць і не кратаюць старыны кулі, ня гінуць ад іх
бяз ліку людзі; жыцьцё плыве, як вада ідзе....

Высокі акамянелы вал, заросшы высмаленай ад сонца тра-
вой і мейсцамі вышчэрблены мінамі непрыяцеля, як даўней, так
і цяпер горда тримае на сваіх магутных плякох старыну. З высо-
кіх байніц, быццам лютые зъверы, нема глядзяць у туманную даль
гарлачы загрышпанелых гармат, адкуль з адважных рук выля-
талі с шалёнай сілай кулі, нішчачы усё, што спатыкалася на
дарозе.

З высокай вежы зіе і пераліваецца ўселякімі калёрамі на
сонцы крыжык, а там званы, што калісь сваім працяжнымі рэхам
ззвывалі ў невялічкую каплічку людзей.

Маліліся тут шчыра, з вялікай верай, пад гром гармат,
маліліся і ў часе спакою.

Адсюль ішлі на валы, а адтуль ужо каго куды пакіраваў
лёс....

Прайшлі вякі, а пра гэта арлінае гняздо і тых ваякаў, што
змагаліся тут да апошняго уздоху, баронючы свяё право—не
збылі.

Вялікіе абшарныя пакоі са старасьцецкімі мэблямі і пар-
трэтамі знатных ваякаў съведчаць памятнікам старыны. Глянуўшы
на малюнкі партретаў, вочы не зразу адарвеш, жадаеца угле-

дзіцца, узгадаць іх жыцы ё, добрые і благіе справы, і час съмерці,
каторая, ні звяжочы ні на багацьце ні на славу, рабіла сваё.

Перад вачыміа ў пекнай аправе, як жывы, малюнак вядо-
маго гэтмана, каторы калісі то, дбаючы толькі аб дачэнай ка-
рысьці, аддаўся у рукі ворагу і упоруч з ім праліваў братнюю
крою...

Побач з гэтым партрэтам вісіць малюнак адважнага ры-
цара, каторы, накрыж тримаючы у руках знамя і меч, кляненца
перед народам, што будзе змагацца з ворагам да апошняй
каплі крыві. А далей партрэт яшчэ маладога, але ужо досыць
вядомага і шчырага ваякі, што вядзе войска супраць ворага і,
здаецца, у вачах яго гарыць іскра, каторая расп'ляе адзагу і як
промень асьветляе налзею у змагаючыхся за свае права і дара-
гую бацькаўшчыну.

Між малюнкаў скрося на съценах вісіць іх жалезные латы
мечы, каторые мелі пры сабе тыя бязсмертныя багагыры.

Нічога не загінуло, усё іхняе тут, і з вялікай пашанай съцера-
жэцца маладым пакаленнем. Адзага і съмеласць іх відаць ня
толькі на партрэтах, а з большай праудзівасцю усе іх паступкі
апісаны у гісторыі, где на векі адбіліся, як у крыштальной
вадзе.

Вечка дамавіны прыкрыла толькі іх цела. Малюнкі-ж партрэтаў адбілі вырысы твароў, а гісторыя, як лютстра, праудзіва
паказала, хто чаго варт.

Там відаць, хто да чаго быў здацен, хто змагаўся з ворагам
за родну краіну, а хто прадаваў за золата і діамэнты роднага
брата і родную странку.

Галубок.

Нашэ гуменцэ.

Я люблю сваё гуменцэ,

Крытае саломай,

З гэтай стрэшкай пасівелай;

Так даўно знаёмай;

З гэтай сошкай, дзе гняздзечка

Ластавачка лепіць.

Добра там ёй—дождж ніколі

Дзетак не зачэпіць;

Дзе пад шчытам павуцінку

Ветрык пахінае,

Дзе саломка каласочкам

Лёганька гайдает.

Добра мне тут, мне тут міла,

Родна ўсё і блізка

Тут хлябок мой, мая хата
І мая калыска!
Ляжэш ў съята, адпачынеш
 Тут, на мяккім сені.
Узыдзе сонцэ і разсыпле
 Золатам праменьні.
Па ўсяму гумне скроль шчылін,
 Праз страху, спад шчыта
І асьвеціць ўсю збажынку,—
 Ярыну і жыта.
Зашчабечэ над гняздзечкам
 Ластаўка шчасльві;
За гуменцам ціха шэпчэ
 Непажата ніва;
Быццам, клічэ яна жнеек,
 Або просіць косак....
Усё мне кажэ тут пра жыцьце
 Родных сёл і вёсак.

Якуб Колас.

Бацькава уцеха.

„Мой сынок, ты ўжо вярнуўся! Ледзь цябе прыждала!”
Маці з радасцю вялікай сына так спаткала.
А той толькі ўскокнуў ў хату весела і гучна.
Пад усон закінуў шапку, матнуў кніжкі зручна;
Тые с печы на пяколак, а адтуль ў карыты:
Во што значэ сын рад съяту—усім навукам квіта!
Бацька, матка, дзед, бабулька абступілі хлопца,
Як казаў, на рынку бабу з яйкамі ў каробц....
Той аб тым, другі другое, ўсіх сваё займае—
Дзед аб рост, бабулька знову аб яду пытае,
Маці вельмі аб здароўі распытана хочэ,
Бацька—той, як здзіцянеўши, галаву марочэ
Усё навукай ды пытањнем; сыну аж ня міла—
Быццам, толькі у навуц і жыцьце і сіла!
Але што-ж, калі во бацьку гэта цывекам села,
Як уdot адно пытае,—к ліху так прысьпела.
Маці бачэ: сын стаміўся, барджэй млечка цягне,
Бо хлапца пячэ ўжо злага і у горле смягне;
Запрачае бацьку болей лезьці ў очы сыну,—
„Годзе”, кажэ: „прыстаў зразу! дай спачнуну хвіліну”.
Прайшоў час... сынок пасьнедаў, як кот шмыгнуў ў дзъверы;
Глядзі, поўна яго ўсюды—ў пуні, на асьверы;
Матылькоў, жучкоў на полі сітам падхапляе,

Па гародах і па грэчэц сцежкі пракладае;
У садзе віткі ўсе паскідау; чэрці ў млын загналі;
Па драбіне на дах злазіў, стуль у гай і далей.
Праз парканы і пярэплаць, як кот, спрытна скачэ,
Да гары нагамі зверне ўсе, што толькі ўбачэ.
А на вуліцы у вёсцы камні знай шпурляе,
А то ў загрудкі с хлапцамі ўзяцца патрапляе.
Гэтак зраныня да абеду чыс сынок праводзіць,
Бацька ўспомніў: „а гдзе ж хлопец, гдзе дагэтуль ходзіць?”
Ды сам вышоў шукаць згубу. Пара ўжо к абеду,
А яго, як быц мятлою, змяло—ані съледу.
Маці клічэ, дзед гукае, бацька зноў сядзіта
Сюды-туды скроль абходзіць... німа ды і квіта!
Вось убачыў дзяцей кучу на пазагуменку,
А там гузікамі хлопцы шлёпаюць аб съценку,
У букаты ўсе гуляюць—і сынок між імі....
Бацька клікнуў ... Пашлі ў хату.... „Во, беда з малымі”—
Гэтак думае, садзіща. Усе за стол паселі,
У руках, як бачыш, лыжкі хутка зашасьцелі.
Хлопец толькі есць мардуна, быц на кій чэпляе,
І, як воўк той, бацьку, матцэ ў вочы зазірае,
Душа чуе— пахваліца нельга свайму татку,
Бо вучыўся так, што першым быў ён ад пазадку.
То ды сё—так за абедам гутаруць з прынукай,
Бацька зноў прыстаў да сына: „што-ж чутно з навукай?
Дай прагледзіць карталюшку, як яно завеца...

Гэта... што там ёсць... ну, знаеш... сведзенынем завеца.
Пойдзем к пісару, мо трэба съведкам распісацца,
Мо печатку пакласць скажэ, трэба распытацца....“
А тым часам сам ад сына картку з рук прымае
І сцікавасцю вялікай рупна разгледзе.
„Што-ж, здаеца ўсё тут добра, чысты друк, драбнюткі,
Палкі густа пастаўляны і ўсе без закруткі,
Без сучкоў, крываі ніводнай, шчыльна у радочэк
Пастаўляны ўсе так зграбна.... Што-ж гэта, сыночэк?
Мусіць добра—га? як кажаш.... здэща, ўсё ў парадку?”
Сын пад то бярэцца ясна растлумачыць татку.
У міг спанатрыўши, што бацька і съляпы і цёмны,
Што ён, хоць і с першай клясы, але больш съядомны.
Людзі пяць мець, ка, ня могуць, кожны то признае,
Бо адзін Бог толькі ў съвеце ўсё чыста знае,
Цэлым съветам Ен кіруе, шле цяпло і сцюжы,
Чалавек прад Ім мурашка—дарма, што дасужы,
Пан прафесар то-ж вядома высака вучоны,—
Хтож другі, як ён, на съвеце ведае законы.
Да людзей хоць трохі востры, ды за то ўжо шчыры
І навукі паседае роўна на чатыры.
А дырэхтар, хоць разумны, ясна ўсё тлумачэ,

Дзе рачулка, горад, вёска, якбы ўсё ён бачэ,
Ды прафэсару ня ровен, шмат ніжэй ад Бога,
Яго знаньне цэнюць тройкай, тут нішто благога.
Ну, а нам вучытель пэўна сам сябе ні згане—

Сваё знаньне цэнюць двойкой, шкадівазь ні стане.

А для нас ужо здальнейших ставе ў перамешку

То калы, то едзініцы, а то качарэшку.

Тым-жэ што ані нічога ў галаве ні маюць,

Што як гусь на блыскавіцу толькі пагледаюць,

Вачмі лыпаюць бяз толку, длубаючы ў носе,

Таму, бачыць калі татку хоць раз давялося,

Наш вучытель **ноль** стаўляе кілбасой, як кола,

Дый закруце яшче моцна, нібы хвост жывёла.

Бацька слухае і верэ, сын ня лжэ, здаецца...

Ох, як часта ў нашым жыцці гэта так вядзецца!

Мінск

Альберт Паўловіч.

З дарогі.

Еду лячыцца

Выпэчяны румянец на твары, кашэль сухі і схварэлае цела
адразу людзям кажуць пра маю цяжкую хваробу. Пасажыры
ахвотна уступаюць месца. У вачах іх я бачу, што шкадуюць маей
маладасыці. Закрываю векі. Не хачу відзець іх жаласыці, бо веру,
што ашукаю ваш жаль, людзі добрые, што змагу цябе, съмерць
лютая, а цьвёрдзе жыцьцё вазьму у свае рукі і буду з яго прасыці
доўгую нітку быцьця, унізываючы, як белымі пэрламі, працаві-
тые дні неслухнянай долі.....

У вагоні.

Стукте машына; калышэцца вагон, еду у чацвёртай
клясі праз Нямеччыну. У вагоні публіка—усё немцы: работнікі,
дробныя мешчане, адзеты чыста, гавораць ціха, зважнё, ня ку-
раць. На ўсенек вагон толькі дзьве лаўкі стаяць ля съцен, а так
вагон цэлы пусты; публіка стаіць, або сядзіць на сваіх багажох.
Цягнік (поезд) у тры разы шыбчэй ляціць, чым у нас. На станцы-
ях затрымываецца на мінуту, пасажыры ледзь пасыпуюць уско-
чыць у вагоны, а машына ужо далей прэцца, як разгуляны вецир
у полі.

Праз вакно відно нямецкіе вёскі і поле. Божэ, што за лад!
Зайдросна шэпчэш да сябе чалавек: ва ўсіх вёсках брукаваные
вуліцы, дамы пекніе, сады чысьценкіе, гародчыкі упраўленые і

нідзе ля хаты ні дрывотні не відно, ні лужы пры карыце і на-
вакола ўсё падворка градкамі абкопані; на градках—засеяны
кветкі, зasadжэна варыва і праз падворка толькі бягучь вузенькіе
съцежкі.

Дзеткі чыстыя, адзеты, абуты ідуць у школу.

Дарогі, дарожкі усе шашэйны, на іх мастэ жалезные, з
абодвых бакоў абсаджэны грушамі, яблынямі, сліўкамі. Ніхто
там гальля ня ламае. Фруктаў ня рве. Праўду сказаць, закон
немецкі добра съцеражэ этых дрэваў: напрыклад, падарожны,
ідучы, можа з'есьці колькі хочэ, але ніхай толькі спрабуе хоць
адзін яблык палажыць у кішэнь, зараз заплаціць вялікую кару,
або сядзе у арэшці.

Нідзе, едучы праз Нямеччыну, не ўбачыш скаціна на полі.
Усюды сенажаць прагнояна і густой шчоткай высыпаецца трава.
Немяц, заміж нашых трох кароў, трymae толькі адну; зато круг-
лы год корміць яе у брод гатовым кормам. Хлеўчык відны,
чысты, на падлозі, праветраны. Скаціна шчоткай вычэсаная і—та-
кая кароўка дае у тры разы больш малака.

Закрываю змучаны вочы і бягу думкай у родну старонку
да вас, кароўкі наши палавенькіе, замучаны голадам....

Кажуць людзі, што адзін раз у год на куцьцю, а дванастай
гадзіне у ночы жывёла гаворыць людзкім языком.—Гаспадарыку,
суседзе, пайдзі да хлёва і паслухай, што табе твае кароўкі
скажуць.

3 Нямеччыны.

Хоць дохтар забараніў затрымывацца на дарозі, казаў проста
ехаць над мора, але я не вытрывала, каб не паглядзеце на горад
Дрэзна. Вельмі пекны горда над ракою Эльбай.

Суботні вечар перад урачыстым съятам. Званы гудуць. Кірхі
стаяць побач с касьцёламі: Іду на пляц ціатральны: з аднаго
боку—каралеўская катэдра, уся прыбрана рэзьбой, з другой—
вельмі пекны гмах цеатра і с трэцяй—вялізны палац „Цвінгер“—
музэй.

Заўтра пайду туды глядзеце Сыкстынскую Мадону. Сядяю
на лаўцы, гляджу на творы рук люцкіх. На душы стае сумна і ра-
дасна надзея жыцьця змагаеща с страхам съмерці. Неба
чыстае, па ім плывуць стады белых авец—аблакаў, такіе самыя,
як каліс, калі я маленькай дзяўчынкай была і гусі ганяла у
поле, ня ведаючы ешчэ нічога аб съмерці.

Думкі сілай ціснуцца да галавы: „Жыць, жыць! „Памрэш“
—некі жалосна слабы голас адказывае с хворых грудзей.

Ах, чаму я ведаю аб сваей хваробі! Варта было мучыцца,
дабівацца, вучыцца, каб цяпер съядома уміраць. Ха, ха, ха....

Мэдышына, а чамуж для мяне ты такая мсьцівая? І ці за тое
мсьціш, што я хацела цябе пазнаць, зглыбіць, каб паслья лячыць

сваіх бліжніх: „Вылячы перш сябе“, адшэптывае нейкім таемны голас у сэрцы.—„Не! я буду жыць, я не хачу уміраць! чуеш мэдэцына?—„Не хачу уміраць“.... дай раду, пашкадуй маей моладасці.

Старая маці убіваецца, прадучы кудзельку, як неасьвечаная прастацкая мысьль. Нават ня можна абхапіць той далі, на каторай цяпер плачэ дачка едыначка; але беднае, старое сэрцэ чуе, і пэўне так сама плачэ.

О, мамачка, чуе твая душа спрэведліве, як калісці чула, калі я была съяртэльне галодна і ты мне зашывала залатуюку у цвікёль сарочкі, каб паслаць праз людзей, што ішлі у Кальвару.

.....
Мамачка павароту не..... Смерць блізка....

Д р э з н а .

Дзень сягоня пекны; усякі і усячына купаецца у прamenях сонца поўнымі прыгаршнямі.

Дзіўна мне, што я так учора раскісла. Не ведама адкуль такі страх узяўся? яж ні такая ужо кволая.

Мамачка, я яшче табе цэлы съвет заваюю, усе з яго скарбы кіну табе пад ногі..

Толькі ты там па ночах не плач: я не хачу, каб на выбалелых разорах твойго старенькага твару сълёзы сплывалі.... Мамка, я буду жыць..... Гукаю да цябе,— хай вецер вольны занясе мае слова праз выбітые шыбы.

Нядзеля 10 гадз.

Мамка, ужо маё серца чуе, што ты супакоішся. Я ужо абышла берагі Эльбы і цяпер пайду у музэй глядзець на ўесь съвет слáуные манкі.

Музэй ешчэ зачынены, народу, мара. Усе, як відна мыйсцовые, чужынцаў мала.

Культура!! Тут работнік часць свайго съяточнага дня праводзе, гледзочы на бязсмертынныя творы.

Работніку, і ты, кожен прости чалавечэ. У сэрцы тваім крынецца доля усесъветнага змагання—яна гэта і творыць хараство жыцьця, з яе то і родзяцца у сумі усесъветныя геніі чэла-вечества.

Музэй адчынілі, народ разсыпаўся па салі і абліслая целам нека клустая дама, учатпіўшыся за падпаху высокаму мушчыні—арыстакрату, голасна крытыкуе малюнкі. Дзіве паджорые францужанкі шпарка абегаюць салі, здаецца, быццам яны іх абнюхіваюць—выляцяць паслья на вуліцу, забабочуць.. ніякая вялікая творчасць ня ў сілах затрымаць гэтых жывых маломысльных у сваім жыцьцёвом бягу жывін. Кудлаты абарваны у кутку сядзіць малады хлопец і ніто булгар, ніто якой іншай, нації

і вачыма упіўся у тыціянаўскага „Фарысея“. Расказала, апіса лаб гэты абраз, каб льга было словам абняць той абшар у ём векавога дабра і зла.

Душа мая яго разумее, але вусты ня ў сілах выказаць, толькі родзіцца думка:

—Бачу, як абквеченымі палямі, у далёкім часі ідзе малы хлопчык—дзіця. За сінім небам ад нізін зямлі сабіраюцца хмары.... гром у патайне грыміць. Дзіця адно у полі..... Страшная бура, ідзе, збліжаеца ... з Дзіцяці вырастает чалавек—гіант аж пад са- мае неба....

Гэта самая думка..... а абраз зусім іншы.

Сыкстынская Мадона малюнак—абраз сусветнай славы, для маёй души не мае чароўнага слова. Яшчэ калісь, як была я у Рымі, каля твораў Рафаэля прыйшла з сэрцам спакойным, за тоя перад Анджэло Буонароті і Леонардо да Вінчі анямела усімі сваімі чуцьцямі, думкамі склепілася і стаяла гадзінамі акамяняла з задзвіву.....

Д р 3 н а .

Дзікіе горы, скалы, кручи, пропасцы: птушку кінуць—эдаеца не даляцелаб, забіласяб; а машина ляпіць берагам гор—то уска- ківае, то выскаківае с тунэляў, глуха скрыгічэ, віхры гудзяць у пасівеўшых мохам тхланях. Паразрываны хмары таўкуцца на небе; холадна і людзі ніспакойна сядзяць на лаўках, зараз будзе тунэль Сэнготарскі, найдайжэйшы на съвеце. Розумам ніхто не баіцца праз гэты тунэль ехаць, аднак чуцьцём, як і я так і другіе бачаць перад сабою у сваіх гадкях высокую дзікую съянину, па- крытых вечным сънегам Альп; а за гадзіну ці за дзівье, наш цягнік, як рабак, упаўзе у нетра гэтых сънегавых гор і выйдзя толькі з другой стараны Альпаў, дзе зусім іншы характеристар краю; кажуць, што там ужо упалы, цытрыны съплюць, мігдалы цыві- туць, а з гэтай стараны пуста, дзіка, глуха, ледзь пачынаеца канец зімы.

Мы ужо у тунэлі, элекрычэства гарыць; тук-тук машина стукае гостра, рве шпарка, во-во здэща, калі не вырвецца у гэтую мінуту на прастор, то разарвецца на кускі, разляціца, задушыцца.

Часць пары пранікае у вагон; блядые твары пасажыраў у мутным съятле двояцца; людзі глядзяць, па сабе стараюцца адзін у другога адгадаць думкі. „Г-ух гг-ух“ уздыхнула лякаматыва, знаць ужо вырвалася на волю.

Праляцелі Альпы; баюся адкрыць вочы: людзі, а як гэта ўсё казкі, мана, што вымне казалі..... а я—хворая, сухотніца, адна у маткі, мне патрэбна цяпло.... мора..... Страшна....

У в а г о н і .

Мамачка! Мама! я буду жыць! буду!..... Нехай ластаўка нясе

табе весьць дарагую; кінь верацяно, слухай дараженька, твая Анерлька будзе жыць.

У цябе за вакном мяцеліца вые, мароз трашчыць; а тут лета. Кветак дзерваны, вінагр^{даў}, імшары.

Спаўночы сънегам горы п^икрытыя стаяць; у далінах рэчкі шумяць, пальмы, мірты растуць., „Г-ух—г-ух“—Съпяшыць машына, хутчэй тваю дачку над морэ завесьці, ад съмерці выратаваць.....

Мамачка, не прауда, твая Анерлька памылілася, як скаржылася табе, што съвет суровы, што людзі нягодны.

Мамачка, і съвет пекны, і людзі добрые, і варта жыць, раздіцца, каб убачыць красу разсыпаную па шырокаму съвету.

Г е н у я.

Кашляць перэстала, гарачка меншая, сілы больш. Цэльне дні ляжу на скалі над морам. Цёпла, сонечна.

Блізка, што нікога не маю знёмага Не хачу траціць сіл на пустые гутаркі знаёмасьці. Жыву з морам і чиста табе, мамачка, старэнькая, апроч лістаў пасылаю на мора фаліх жыве словы; бачу, як яны да пябे шпарка плывуць белымі лебедзямі, як перэменяюцца посьля у шэрье зязулькі і кукуюць за рэчкай у дуброві.

Наша старэнькая хатка, паміж белых расьцвіўших вішень здчыняеца і ты, мамка, стаіш на парозі, глядзіш на вішні і у кожнай кветачцэ іх бачыш тварык сваей Анерлькі.

Мамачка, Анерлька здарова, Анерлька вернецца. Старасьць ты сваю глыбокую датчэш на Анерльчыных руках; апошні вузялок табе Анерлечка завяжа, гарачай датчыной съяззой яго абалье .. .

М э н т о н а.

Ліст ад цябе, мамачка, дастала. Дзякую Богу, што ён спакойны.

Твой, мамачка, ліст спакойны, як спакойнае сягоння мора, ляжыць яно ціха, як дзіця посьля купелі, лагоднае, як твой мамачка, погляд, сініе, як Анерльчыны вочы. А што ж мамачка, ціж не пекнае морэ?

Мамулячка дарогая, дай хоць у думцы пацалую твое сумные вочы.

Мамачка, каб табе лапаць стары паказалі і уверылі, што ён да мяне падобен, то і той быў бы для цябе пекны.

Але мора, мамачка, супрауды пекна: меняеца яно кожну мінуту. Колькі я тут жыву, яшче ні разу ні бачыла каб яно было адно і тое.

То гладкае, гладкае як мае шчокі і прамені сонца уздоўж на ём кладуцца і съпяць залатымі ніткамі. Неба, адбіваючыся, тчэ узоры усягусенькіе. Караблі бязпечна ідуць на ём, моў твая ма-

ма Аньелька: помніш як ты палола лён, а я хадзіла по роўнай дарожцы, на каторай цвілі белые густые румянкі і я іх расхіляла, каб не патаптаць.

Гэтак сама карабль ідзе, белай пеной воду разгортывае, ішчэ не адыдзе, а ужо за ім вада спакойне спіць.

Але як падымецца бура, страшна тады глядзець на морэ, уся публіка уцекае з берагу і я адна астаюся.

Не гневайся, мамка і не бойся, бо мне нічога ліхога не стане, я люблю глядзець, я люблю слухаць, як фалі стогнуць, шумяць, рагочуць. Усенек бераг заліты; скала, на каторай сяджу у спакойну пагоду, тады недзі далёка хаваецца пад вадой кіпучай. Пена рве высокі слуп морской ліхтарні; здаецца, што зністожылаб яго, каб цемнату зрабіць і пасъля свабодна гарцаўаць па сярдзітаму мору.

Але ліхтарня не падаецца, яна упорне кідае снапамі съятло на мора, каб караблі, захоплены бурай, маглі угледзіць бераг і шукаць ратунку і прыстанішча.

Н і Ц Ц а.

Мамачка, ворочаюся да цябе іншай дарогай і не чугункай, а морэм: кожную мінуту усё бліжэй і бліжэй да цябе.

Мора цікавае; лётаюць белые чайкі, падуць грудзьмі на сінє мора, надплывуць, зноў узнімаюцца, ляцяць; выгледаюць, як тые лілеі, што калісьці у гарачцы мне сънліліся.

Помню ты, мамачка, недзі плачэш, седзячы на канцы ложка; хачу я да цябе рукі выцягнуць, не магу:—сыплюцца кветкі—лілеі мне на твар, на грудзі, на рукі, ужо поўнае ложка, сыплюцца на зямлю, устаюць, падлятаюць, ізноў падаюць....

Калі мяне сядзіць жыдовачка з Гродны, ехала у Амэрыку, але забракавалі вочы. Не пытаю, чаму назад варочаецца такой крутою дарогай. Гледзячы, на гэту дзяўчыну, мамачка, відна адразу, што лёс яе так сама круты, як і яе паваротна дорога. Яшчэ маладая, а будзя несчасльві; чаму нешчасльві, не магу, мамачка, сказаць, як не магу сабе сказаць, калі прычываю сваю будучыну, або як адгадываю яе іншым людзям.

Мамачка, твая Аньелька чарапініца, вернецца да цябе, раз стане весялей у хатцы.

З старой, згорбляной мамкі, зробіцца вясёлая, маладая мама.

Верабьёў паляціца на наша падворка; сабака схудзелы прыбъецица, кот—прыблуда замяўкае ля парогу.

Т р ы в с т.

Мамачка, хачу нешта табе сказаць, але не паверыш так адразу посьле маіх лістau, дай хіба вушка: мамачка, нідзе так ніпекна, як у нас. Примерам, калі сядзімо мы с табою на нашым

прыгорачку у даліне, ля рэчкі, бягуць загоны сівого аўса;—по ру-
чаю ляжыць палоска бела—рожавай рачыхі і нікэй вусаты ячмень
упраіяцца пазалацеўшымі загонамі у канюшыну. Або як бульба
наша сінімі кветкамі ківаецца на сонцы. Чырвоные щауі бягуць
межамі. Мядункі, смалянкі, іскры гудуць пчолкамі; купальская
зельлячка кругом пахне, сіняя мацердушка у купінак крье свае
лекі; сардэчнікі чырвонымі ніткамі пераскаківаюць ручайкі, а ва-
сількі у нашым жыце.

Тут інша краса, там інша, а у нас, мамачка яшчэ інша—
свая мейсцова.

Інзбрук. Анелька.

Вулкан.

На съвеце шмат ёсць такіх высокіх гор, што часамі выкі-
даюць з сябе, з надтрэнутых бакоў, а яшчэ часцей з самага вер-
ху гарачую грязь разам з вялікімі аскабалкамі разарваных камнёу
ад страшнай сілы узрыву. Вось гэтые горы носіоць наз-
ваныне вулкану. Па хворме сваей яны зусім падобны да вяліз-
най кучкі пяску, высока згорнутай, з зэрзаным, ці як кажуць
усечаным верхам, на которым заусёды ёсць вельмі глубокая дзіра.
Яна, быццам як студня, уваходзіць у нетру зямлі і называецца
жерэлам чы інакш кратэрам. Вось з гэтага кратэра і выбухае
агонь, а з ім і гарачые растопленые пары і камні.

Перад кожным выбухам агня, ці так называемым вырыгань-
нем вулкана—перад кожнай такой страшной зъявай прыроды,—
усяды перш-на-перш чутны бывае падземны гruk, быццам мы
чуем далёкі гром на старане. За гэтым грукам і гулам земля па-
чынае прыкметна ускалыхівашаца на шмат вёрст вокал вулкана,
і што раз, то мацней уздрыгіваець. После таго як патрэскаеца
нетра зямлі і горла кратэра дойдзе аж да той глыбіні, где ужо
земля, як даводзюць вучоные, зусім растоплена, ад жары, тады
ужо пачынаеца рух. З вялікай сілай вырываеца перш вадзяны
пар, страшным высокім слупам бье у гару, а там астыгваючы
гусьцее, сабіраеца у тучы, з которых ідзе праліўны дождж, зме-
шаны з попелам, которы нізадоўга, разам з парам, вялізнымі ка-
меньнямі і гарачаю лаваю, вылетае з нетраў зямлі. Вечер усё
гэта падхоплівае і разгонна імчыць куды папала, развеываючи
і разсыпаючи больш як на 10—20 вёрст ад самой гары, ато і
шмат больш. У Амэрыц дык з аднаго вулкана столькі вырвала
попелу, што каб, прымерам, яе можна была згарнуць у адну кучу,
то насыпалі бы гару ні меней як у 5 вёрст вышыні і 40 вёрст
навокал. Страшна праліўны, у час руху вулкана, дождж мешаеца
з попялем і робіцца ўсюду цёмна-шэрым. Спадаючы на землю густою

гразьзю, жыжка расплываецца на усе бакі вулкана і шпарка сцекае з касагораў у лагчыны, заліваючи ўсё, што ні трапе на дарозе: і сады, і дамы, лясы і нат цэлые вёскі. Бывалі такіе здарэння, што лава лілася шырокай рэчкай праз 12 вёрст, маючи у шырку 4 вярсты і 50 саж. глыбіною. Ад гэтага выпадку загінулі некалісъ слаўные гарады: Помпейя, Геркулан і Стабія, а на востраве Ява счезла да званьня 114 вёсак. Праліўны дождж і сцёк лавы—усё гэта ліха цягнецца праз колькі дзён, а часам дык і тыднёу. Неба загортываецца бэзпрасьветнай цемрай і высоکі слуп растопленай агнёвай лавы гарыць прыкрым крыаўым съветам.

На усей куле зямлі ёсць шмат вулканаў, часць іх вечна працуе, дыміцца і выбухае, а большая часць іх лічыцца патухшымі, ці загасшымі; але шмат ёсць і такіх, што праз многа вякоў, былі замёршые і толькі ні так яшчэ даўна адгукнуліся і выказалі жыцьцёвую сілу. Нязлічэна страшную бяду нясе гэтакі здраўны вулкан.

Вясной 1903 року увесь съвет быў узрушэнны вялікай катасрофай. 8 мая страшная вестка, як маланка, абліцела увесь съвет. Загінуў на востраве Марцініку красаваўшыся багаццем горад Сан Пьер. Загінулі у ім усе жыхары, спасціся толькі адзін адным чалавек.... Ад часу пагібелі Пампеі ня ведае і ня помні гісторыя падобнай катасрофы.

На гэтым востраві вулкан Мон Пэлэ эамёр і бэздзейна праўні доўгі час, а ад 1850 року ажыў, дарма што жыхары даўна ужо пересталі лічыць свайго суседа нібэзпечным.

Востраў Марц ніка да катасрофы, можна сказаць, быў адзін з найпякнейшых і багатшых куткоў съвета. Уласnymі рукамі жыхароў—французаў быў шчыра перапрацаваны увесь яго камяністы грунт, дзеля таго востраў падобен быў да пекнага скрося цвітучага саду. Гаспадарка там ішла як найлепей і што год вывазілася з вострова блізка што на дваццать міліёнаў разных тавараў і вырабаў. Найбольш багатым і найлюднейшым горадам быў нідаўна яшчэ загінуўшы Сан Пьер. Ен меў каля 30.000 жыхароў з гакам. После нешчасця на мейсцы гэтага цвітучага роскашу горада пазасталіся нямое зглішчэ: адны толькі дымеўшые і чадна смылеўшые сцены дамоў і тысячы абарэльных трупаў людзей. Спечэнныя, зварэнныя і удушэнныя усюды яны валяліся, гнілі і разносілі заразу і сваім смуродам псовалі пекны морскі воздух.

У першых чыслах красавіка 1903 року вулкан даваў абсабе знаць і часамі выяўляў страшныя прыкметы свайго ніпакойства. Стой чутны падземны гул, з'явіўся слуп густога дыму і попялу і земля пачала калыхацца. Скаціна найбольш чуткая да ускалыхаванья зямлі, вельмі стала непакоіцца: сабакі вылі, каровы мычэлі, а коні, сарваўшыся з прывязі, як ашалеўшые з дзікім іржаньнем кідаліся науцекі у разныя бакі, шукаючы ратунку; птушкі пересталі пеяць, падняліся стаямі і з галасным праразылівым крыкам

сталі пакідаць акраіны вулкана. Усё гаварыла само сабою, што нешчасце блізка. Але людзі так былі перэкананы думкай, што вулкан Мон Пэлэ загас навекі, і нікому нат і у галаву не прыходзіла тая думка, што гораду уграджае якая небудзь нібэзпэчнасьць. Праз неколькі дзён падрад попел далетаў да Сан Пьера, а нарэшце 23 красавіка выбухнуў вялікі узрыў і вулкан пачаў выкідываць камні і попел. Але і гэтага страху было яшчэ мала—здаецца усе яшчэ былі спакойны, бо ніхто ня верыў, што нешчасце ужо пачалося. Заводы не супынілі сваей работы і вось вечерам, 2 мая калі яны былі у самым хаду, вулкан лінуў шырокі паток ганебна гарачай жыжкі—гразі, каторая адразу, як згледзіць, заліла усе фабрычныя камяніцы і знішчыла іх. Людзі, што у той час працавалі там, загінулі ў страшных мученьнях. Тады толькі жыхары вострова пачалі кідацца хто-куды, каб спасціся. Ніхто ужо ні думаў шкадаваць свайго багацьця—ні было часу! Губэрнатар стараўся супакоіць людзей, арганізаваў нат камісію з вучоных, каторая павінна была разгадаць справу небэзпэчнасьці. Вось яны лёгка прышлі к уцешнай мыслі, што жэрэло вулкана вельмі шырокое і гарачая лава мае адзін сцёк у морэ, а другога ходу, ім здавалося, яна больш ня мела. Па дакладу губэрнатору, той прыказаў усюды расклейць радасные аўвесткі, што ўсё будзе спакойна,

Праўда, назаўтра дзень прайшоў ціха; людзі супакоіліся і ляглі спаць. Але больш ужо ні усталі: гэта ноч была для іх апошнею....

Ранніцою, а восьмай гадзіне, раздаўся такі аглушаючы узрыў, што нат часы на вежах астанавіліся. З вулкана вырваўся аграмністы слуп гарачых пароў і удушлівых газаў, падняўся страшны віхрь; захопліваючы за сабой крывава—цёмныя тучы камнёў, попелу і брызгаў лавы, ён сунуўся са страшнай ніпагамаванай сілай на нешчасны горад.

Ясны дзень у хвілі зъмяніўся на жудасную, цёмную ноч. Промені сонца німаглі прарэзаць страшную цемру. Яд нехваткі свежага воздуху, як згледзіць, счезла усё жывое; нічога ні уцалела і на мейсцы, дзе быў пекны, багаты горад Сан Пьер, асталося адно съмяротнае зглішчэ.

Съветкай гэтага сусьветнага нешчасця з усяго населенінья горада астаўся нейкім цудам адзін толькі чалавек Рауль Сарту. Астаўся і цэлы і неўшкоджэны. Кажуць: німа таго злога, што ня вышла бы на добрае. Часам і праўда! Гэты Рауль Сарту шмат раз адбываў у турме пакуты за свае праступныя дзеі і у часе гэтай катастрофы знаходзіўся у турме, ды яму яшчэ была там на мейсцы звязлічна кара і яго замкнулі у падземны куток (каземат). І дзякуючы толькі свайму нешчасцю, ён спасціся ад немінучай съмерці. Ягоны склеп гарачая лава нейкім дзівам абмінула; на версе-ж усё загінула....

Да съветлых зор!

Часамі, як смутак на сэрцы

Заляжэ магутнай гарой,

Я бачу збавеньне у зорах,

Да зорак я рвуся душой.

Як здрада прыходзе ад сябrou,

У душэ як загіне спакой.

I сцісьнеца сэрцэ ад болі,—

Да зор тады рвуся душой.

Часамі, як жыцьце абмане,

Бягу ад людзей на прастор,

Блukaюсь ў лясох і дубровах,

Душою я рвуся да зор.

Агорнуты думамі часта,

Журуся часінай начной;

Мне лёгка стаецца, як толькі

Да зорак я рвуся душой.

Як прыйдзе спакой ў маю душу—

Мне мілы і поле, і бор,

I птушак вясёлых спеваньне..

А ўсёткі я рвуся да зор.


Я чую таёмнае жыцьце

Расьлін, і стварэньнёу, і гор;

З жыцьцем іх я разам зліваюсь,—

Душою я рвуся да зор!

Я. Журба.



Міхаська.

Міхась вельмі не ахвотна на гэты съвет прыходзіў. Тры дні радзіўся. Людзі рукамі махнулі: „нічога ня будзе ні з мацеры, ні з дзіцяці”, казалі. Толькі на чацьверты дзень: „угай, угай”, загаласіу на ўсю хату народжаны хлопчык.

Матка глянула: Божэ, якік брыдкі! хаця-б шчасльівы быў... зашептала бедная кабета, хацела пацалаваць дзіця, адкрыла вусны, але не стала сілы... заціхла... Заціхла так, як песня часам ціхне на найжаласьнейшым сваём слові....

У хлопчыка насок з добрую бульбачку; барада—брывём зачручана, праз усенек левы тварычак чырвоная пляма радзіма. Адно вочка глядзіць у правы бок, другое—у левы. „У Імяйца і Сына“ ось! гдзе Божа кара!... ледзь здоляла прабалбатаць бабуля, купаючы першы раз дзіця.

Міхася—сірату запіхнулі ў запечак; так ён там і рос, не мяркуючы, як тое дзікае зельечка пад абваліўшымся тынкам.

Адзін раз зімой парасяты, гуляючы, адкінулі качаргу, памялу і розны іншы гаспадынін рыштунак. Запечак разявіў чорны рот, а у ём, як белы зуб, паказалася съветларусая галоўка Міхася. Сонейка на туую пару, праз вакно улезши, блудзіла па хаці, убачыўши Міхася, падумала: бедны хлопчык! Улезла на прыпечак, ды давай забаўляцца з Міхасём: лып, лып! па галоўцы дзіцяці колькімі праменямі. Хлопчык у кудлачках аж паскрабецца з дзіву. А слонка лып, лып! дрэчыцца далей. Міхась пачаў лавіць—сонейка за косы, а тое с прыпечку—гоц, ды за дзъверы. Міхалюк ў аднай сарочцы ў дагонку на падворак: пазаплоткамі ляціць, цешыцца, съмыецца. Ажно скуль ня вырвецца Воспа і ідзе, брыдзе, пад нос мармочэ; спаткаўши Міхася, аж заіржала з радасці, паганка. „А мой ка сякі, а мой ты такі!.... кінулася да Міхася цалаваць, абымаць.... „Адхініся, лупатая!.... чуць ня ўдэрый ўе Міхась, дый лататы ў хату.

Калі распаліць паслья хлопца; мурашкі па скурі гіжаць і у падошвы смаляць.

„Гвалт”—крычыць мачыха, „гэтаж у Міхася воспа, ён і мае дзеткі заразіць“. Што тут рабіць? Парайліся, ды ящэ глыбей Міхася у запечак засунула.

Сколькі хварэў Mіхась, хіба сам час знае, ды тые прусакі, што с хлопчыкам разам грэліся ў запечку. Толькі пасъля воспы, як паказаўся Mіхась на хаці, дык ажно куры закудакталі с перапуду. Певень хоць куды съмялейшы, аднак стулі і ён у трубку хвост. „Р-а-б-ы, Р-а-б-ю-ю-т-а-н-ь-к-і!“ закукарэкаў і схаваўся ў падпечак, хітры. Выдзярыкуст адразу як ма быць пазнаўся на пекнасці хлопца, бо аб Mіхасі твар, хоць хрэн дзяры. Столікі вываратняў на ём воспа накачала.

Пачаў Mіхась у поле сказіну ганяць. Чураўся ўсіх, хадзіў насупіўшыся, ня верыў нікому. Як хто на яго глянүў, зараз Mіхасю здавалося, што той аб ём думае „у-у які рабы, страшны хлопец!“ На тулу пару якраз пасыпаліся прозвішчы ад пастухоў: „Рабы, Галдабыр, Касьня“.... куды—на валовай скуры тых прозвішчуа ўсіх ня спішиш. Mіхась маўчаў, зубы съязуши, а ў патайне ўсіх ненавідзіў. Кожнаму месьці колкі мог: гдзе катораго пастуха птушку асочану з гнезда выпарэ, то торбачку с хлебам у балота закіне і чужую сказіну у шкоду нажане. Жывіна так сама не зазнала ад Mіхасі ласкі: бізуном рэзаў кожну скuru; Манеяваму бычку рог скрушиў; падцёлцы Канцавога Лукаша зьбіў клуб. Нат сорамна расказываць, такіе ліхаты выкідываў.

„Па што ты майму Рэбчыку хвост адараўаў, касавокі ты асмоляк, гад!.... сварыцца, на чым съвет стаіць, старая Алена. А Mіхась—не, не—дыш новую закавыку прыдумае. А як ужо німа да чаго прычапіцца, то хоць мухі ловіць і скрыдлы абрывае. „Вірутны чорт“, думалі аб Mіхасю людзі. Пастухе збрыйдзілі, не падпушкалі хлопца да сябе, як вужаку і Mіхась асобна пасъвіў сваю сказіну. Праўду сказаць і сыпалі хлопцу не раз да жывога, але Mіхась неяксьце заціснуўся ў сабе, што ні пісьне, ні ёйкне, хоць ты яго засячы да съмерці. „Божухна, што гэта за дзіця! проста апускающца рукі, ахвота прападае біць“, скаржаща тые людзі, каму Mіхась шкоду, зробіць.

Ні ў казцы сказаць, ні пяром апісаць, такая пэўна выраслаў з Mіхасі цацка, каб не адно здарэнне.

Была ўжо позная восень ; холадна, туманна і дробны дождышкі сыпаў імглой і пачарнелые поле і луг лежалі ў некім моташна—мёртвым съне....

Пастухе разлажылі агонь. Вялікае вогнішчэ рагатало і пеклася бульба. Яська, па прозвішчу Даўгавязы, дуў з усей сілы у трубу: „Тру-тру-ў-ў-ў.... ішло рэхам па апусьцелым полі, ды шчэ сумнейшы ставала восень. Mіхась сядзеў адзінока пры мокрай дарозі, водаль ад пастухоў. Галоўка яму нешта балела, пылалі шчокі. Скуліўся у клубок, бытцам тая шэрэя купінка, наточана кротам. Думкі яго былі невясёлье, поўные сълёз, бы тые васеньніе хмаркі, ня выплаканые дажджком. Часам нават скаржыўся:

„праўда, казаў, нягодны я хлопец, усім прыдумываю ліха, але хто для мяне добры? Усе як на ліхога сабаку: „а ту... а та-та!....

Горкіе слова каціліся з дзіцячых губак, як цяжкіе каменыні на мужыцкую ніву. Бычок чорны недалёка хадзіў. Mixась, натрапіўшы касымі вочкамі на бычка, яшчэ горэй даўся ў жаль. „Такі чорны гад, як гэты бычок, і той мяне ня слухае!.... Нябось, іншых пастухоў байца: толькі крыкнуць, зара адверне рыла ад шкоды, а мяне.... каб с це скурү!“ Ня вытрываў хлопец, схапіўся і з усяго маху съцебануў па хрыбліціне чорнага бычка. Бычок падскочыў, адбег, аглянуўся: „павесься!“ здавалося закляў ён сваім бычачым розумам і пашоў да стада. „А-а-а! паскаржся“ крыкнуў у дагонку бычку Mixась і раптам заплакаў: Агэ, гэ, гэ....

Ня вытрывала дзіцяча сэрца ў маркотны васенны дзень, каб не пажаліца над сваёй сірочай долей. Mixасю стала завідна, што нават бычок і той мае для сябе прыхільнае стада....

„Дзяржы! бяры!.... Янук! Ігнат!.... лаві, а та-та!.. загрухалі цэлай грамадой хлопцы. Беглі, гналіся упапярок загонаў за падстрэляным жоравам. Птушка ляцела, падала, уздымалася, бегла, з леваго скрыльля капала кроў. Нага была перабіта. Хлопцы немала што ўжо хваталі за перье акалечану птушку, але яна недавалася, уцякала, выбіваючыся з апошніх сіл. Угледзіўши Mixася, мо падумала што куст, або што іншае.... згадаеш птушку.

Але, толькі даляцеўши да хлопца, ўдэрилася ўсім целам у яго грудзі „Крр—крр!... жалосна запішчала. Mixасю здалося быццам птушка просіць: „ратуй... ратуй!“....

Шасьць—Mixась абхінуў жорава поламі рванай сывіткі і расстапырыў руکі—„Аддавай, рабы!“ закрычалі хлопцы—„Не дам!—„Аддавай!“—„Не дам!—, Аддавай“, кричалі пастухе, абступіўши цесным кругам, турзалі Mixасём, як высаходзішай галінай.

— Адыдзіце, ёй, не турзайце, застагнаў Mixась, пад сэрцам цісьненне.... Пусьціце! Хлопец хапіўся за грудзі.... ёй.... ёй.... што ж гэта... нне.... не пасьпей дагаварыць, зъбляеў, як палатно, і асунуўся ў разору. Пастухе перапалохаліся. „Вады!“ скамандаваў найстаршы“.... Mixась, Mixаська, братка, мы табе жорава аддамо“, пачалі ўгаварываць, падымаць, качаць. Хлопец, лежаў, бы надломаная саломінка. Задыханы прыляцеў Янук с поўнай шапкай вады. Адчынілі козікам зубы, ўлілі колькі капляў вады.—„Mixась, братка, ці чуеш?“ Цераз поўмінuty Mixась уздыхнуў, губы пачалі чырванець. „Перанясём“, азваўся каторыс з хлопцаў. Асьцярожна ўзялі пастухе Mixася на руکі і перанеслі да вогнішча. Mixась, як адкрыў вочы, бачыць вогнішчэ пылае, пастухе калі яго кратайцца, кажушок пад голаву падлажылі, гальля ў вагонь падкідаюць, каб цяплей было; жораву скрыдлы падвязываюць, хлеб крышаць; „на—кажуць птушцы—еш, паслья Mixась цябе накорміць ячменем“ Mixася сірочае сэрца улёт дабрату хлопцаў зразумела. Хочэ да іх загаварыць, падзікаваць, але галоўка цяжкая, векі ліпнучы, а нешта у нутры шэпчэ: паслья, паслья....

Ледзь пастухе адвялі Mіхася да хаты. Жорава забраў с сабой.—„А гэта што?“ накінулася мачыха і хапіла жорава за скрылья і выкінула ў сенцы, „Ты зноў хворы? Думаеш буду с табой цацкаца, дармаедзе?!“.

Mіхась прысланіўся ў качарэжніку, стаіць, бы асінавы пень чык. „Спаць, спаць“.... ласяцца думкі. „А гыля.... а гыля“ выляцела мачыха гусей адагняць ад карыта.

Mіхась, азірнуўся сонна, зачэрпнуў жменяю гароху з апалушак, падняў жорава і палез у запечак.

Цёмная чэлюсьць скрыла дзъве бязсільныя крыўуды....

Пастухе ураіліся Mіхасёву скаціну пасьвіць. Часам каторы з хлапцоў забегаў на птушку падзвіцца.

Птушка хутчэй папраўлялася ад Mіхася; але сядзелі разам у запечку, нераз страшэнна галодные, бо мачыха абодвых ненавідзела. Як выходзіў жораў, то зараз гналася с пожахам за ім.—„Бедны клыбачка, галодны „літвецца Mіхась над жоравам.—„Крр“, як бы адказуе птушка.—„Нудна табе, сірата ты мой: радня выляцела далёка, пакінула цябе аднаго. Не плач! бо і я таксама адзін, як той калочак у плоце; матулька ў пясочку ляжыць, ня прыдзе сынка хворэнъяко гадведаць.... Як выздаравееш,—узынімемся на скрылья і паляцімо далёка, далёка.... аж пад сонейка яснае.... Прауда, клыбочка?—„Крр“—„Эх, ты, жораўка, братка ты мой родненькі“, цалуе па перъя хворы Mіхась птушку.

Жораў Mіхася слухае, аднак свой розум мае. Хутка прыгледзіўся і зжыўся з хатнім парадкам. Гаспадыні пад ногі ня лезе. Парасяты, як лішне прыстаюць да малога дзіцяці, так іх зараз дзюбом карае. Над курмі стаў праўдзівым ваеводай: да парадку прыводзіць і ні адна не адважыцца узъляцесь на лаву.—„Каб ты здохла, якая ты разумная, птушка“, падчас ўдабрухаеща мачыха і падсучэ жораву съвінога цеста.

Ужо былі добрые прымарозкі, як Mіхась пачаў выходзіць на хату. Бляды як съняжыначка, нічога не баліць, толькі часам закашляе. Зрабіўся паслухняны, спакойны, задуманы. Бульбу мачысе скрабе і дзіця гадуе, хату падметае. А жораў—быткам хвост хлопцаў: ззаду ходзіць—не адстae.

Аднэй лыжкай, ядуць, разам съпяць: Mіхась, здаецца, сваю сарочку ўлажкую бы на жорава, каб гэта выпадала.

„Жораўка, пацалуй“ Mіхась падстаўляе шчокі. Птушка грымзае дзюбам па твару, а сіраце здаецца, што яго і сапраўды цалуе. Цешыцца,—не нацешыцца хлопец. „Пачкай, клыбачка, прыдзэ весна, пажэнем кароўкі ў поле і скруцім дудку, будзем іграцы!! Жупяць, не нажуپяцца сабе два хваравекі.

Час ім хутка ідзе, быткам вада плыве. Вечарам бывае, што прыдудць вясковыя хлопцы палядзець на жорава, казкі часам рассказываютъ....

Міхась пад вясну неяксьць стае ляйвейшым: усё яму хочэцца больш полежаць; з хлопцамі адпала ахвота кумпанства вадзіць. Работа, празначэнная мачыхай, часта ляжыць не пачынанай, а за гэта мачыха часьцей куксае хлопца. Міхась з жоравам вытварылі сабе нейкае асобнае жыцьцё; бяз слоў разумеюць адзін другога; с сабой не разстаюцца.

Хутка праляцела зіма; павеяў цяплейшы вецяр; пачаў сънег сходзіць і мухі забарabanалі на вокнах. Але Міхась ужо ня прывітаў вясны, ня выбег на вуліцу. Лежаў, як аплатачак сухен'кі, таяў як ваксовая съвечачка. Усе ведалі, што Міхасёвы дні ужо палічаны.

Мачысе сэрца падказывала: „Хутчэй бы дайшоў”.... Жораў не хадзіў, як каліс па хаці, але стаяў у кутку, скрыльля апусьціўшы, і думаў нейкую людзям незгаданую птушынную думу. Ня было каму птушку накарміць, ня было каму с птушкай пажупіць.

У чацьверг раніцай сонейка цэлай галавой укаціся да хаты.

Куры кудкудахталі з вялікай курынай радасьці. Кот Мацей, скочыўшы с печы, пачаў мыцца. Гудзелі на шыбах мухі.

Паршучок рабен'кі разваліўшыся ля парогу: „рох....—рох—рох” славіў съвінскім абычаем прышоўшую вясну. Мачыха набільніцамі—та—та—та—стукала, ажно рэха на вуліцы ёй адгуківала—ткала шарак.

„Мама”.... азвайся зъменяным голасам Міхась. У мачыхі съціснулося горла ад страху. „Смерць”—віхром праляцела ў галаве кабеты, бо Міхась ніколі яе не зваў мамай: неяксьць бяз гэтага абыходзіўся ў гутарцы.

„Мама.... мамачка!” клікаў прысьпешаным голасам.—„Зараз бягу, Міхаська, чаго хочэш?” „Дай мне жорава.”—„Міхаська, а мо хочэш малачка?”.... „Не, нічога не хачу, дай мне толькі жорава.” Мачыха паднесла жорава, паставіла на пасьцелі, а сама бягом на вёску скліцаць баб.

Пакуль зышліся кабеты, Міхась ужо лежаў мёртвы. Жораў лапатаў скрыдламі, тоўкся с кута ў кут.... „кrr-кrr” жаласна пішчаў, куры кудкудахталі.... „куд-куда, куд-куда;” „а-у-у-у”—ня вытрываў пад столом Лыска і жаласна завыў і толькі падсъвінак рабен'кі лежаў ля парогу і радасна „рох-рох”—хваліў съвінскім абычаям вясну.

На хаўтуры сабраўся народ. Нават старая Алена, ў каторай каліс Міхась Рэбчыку хвост адкруціў, стаяла пры мачыхсе, ды адчытывала аванэлю па нябошчыку—Міхасю.

— „Бедная ты, суседачка, отож табе смутак, гэтакі хлапец

удалы быў! Гэтаж жарты? каб ён, каму грушачку зглуміў або агуроčак вырваў“....

Жораў, забіўшыся ў качарэжнік, прымкнуў вочы. Хто яго знае, ці ён спаў, ці яму было брыдка слухаць Аленіных слоў.... а мо хацеў сабе запамятаваць ноту хайтурнай песьні.

„Вечны пакой яго душачцы!!“ Загула ўся хата. Прыкрылі станом дамавіну і пачалі выносіць на могільцы. Жораў заварухаўся, азірнуўся па ўсіх кутах і вышаў за дамавінкай. Людзі дзізвам задзвіліся і далі дарогу птушцы. Сумна, важна, як сплаканая мачі, жораў першы пашоў за Міхасём.

„А-у-у“, завылі бабы ад птушынай мудрасьці. Пастухе цеснай грамадкай дзержжаліся ўсю дарогу па блізкасьці жорава.

Прышлі на магілкі і апусьцілі дамавіну з Міхасём у выкананы дол. Пачалі засыпаць.

„В-е-ечны п-а-акой“..., застагнала песьня... над съвежай магілай; жораў задрыжкё, колькі разоў пахіснуўся на нагах і лоп—лоп.... узмахнуў шэрымі скрыдламі і узніяўся да лёту.

Паволі, цяжка птушка падымалася ў ваблакі, бо несла с сабою вялікі жаль зоркам ясным, хмаркам белым... „Крр—крр“, скаржылася гарачаму сонейку; „крр—крр“ рассказывала напатканым брацейкам жоравам.

Цяпер могілкі ўжо парасьлі дзёрнам і там зялёна кругом. Як вокам съязьць—густы лес шуміць. На магілцы Міхася крынічка стаіць і зьвецца яна „Жураўліны Сылёзы“.

Васеніні весяр гудзе, казку сумну нясе.

Жоўты ліст съцеліцца зямлёю, і ціха, ціха на задушкі ў цёмную ночку шепчэцца с крынічкі вадою. Я падслухала гоман той, пажоўклага лісьця с крынічкі чыстай вадой і цяпер вяду сказ, як калісь жыў Міхась у запечку нашых хат, беларус малы брат.

Цётка.

Тытаніка.

Шмат залежыць, як чалавекам кіруюць з маленькосьці. Калі дзіця старающа гадаваць так, што яно бачыць з малых дзён навакола сябе праўду, дабрату, справедлівасць, то можна съмела спадзевавацца, што з гэтага дзіцяці вырасьце і шчыры, справедлівы добры чалавек, і на адварот: дрэнна гадуючы дзіця, чэкай, і дрэннага чалавека. Такжэ часам трапляюцца і вырадкі.

Гэтак сама бывае і з цэлымі народамі. Як які народ па ставіць мэтай развіць у сабе добрые звычайі дзеля таго ён будзе старацца, каб у школах роднага краю вучылі аб гэтых добрых звычаях, каб у кніжках аб іх пісалі, каб у хатнім жыццю съцераглі гэтых звычаяў. Такім спосабам дабьеца гэты народ, што у супраўду сваімі добрымі звычаямі будзе вырожківіца паміж іншымі народамі.

Прымерам такога народу могуць для нас быць англічаны. Англічаны з даўных давен стараліся развіць у сабе адлагу, съмепасць, пашану для працы і для абавязку, помач сільнейшага для слабшых і шмат—шмат ішчэ іншых добрых старон ў чалавечай натуры.

Багацьця сваей душы выкізкалі сыны англіцкага народу лестасць, як тануў карабль Тытаніка.

Вечная ім слава ідзе і памяць ад усіх народаў!!

У 1912 годзе быў выбудаваны карабель Тытаніка, каторы па сваей вялічыні, быстраце і выгодзе меўся быць найважнейшым караблём паміж караблямі усяго сьвету. Даўжыня Тытаніка была больш чым **чацьверта часціць вярсты;** быстрата плыцця—сорак верстаў у гадзіну.

Нараду зъмясьціць мог у сабе столькі, колькі мае у нас сярэдніяя вялічыні беларускае мястэчка. А ў сярэдзіні то ужо такая роскаш—багацьце было заведзена, што трудна апісаць. Было некалькі у Тытаніка павёроху (этажоў), у кожным паверсі шмат пакояў, саляў. Былі у гэтым караблі устроены і лазні, і ванны, і асобныя пакоі для куреняня паперосаў; салі для гімнастыкі, для балёу, канцэртаў. Была на Тытаніку і вялікая аркестра музыкаў. А як хто багаты ехаў, то мог хоць трох пакоі сабе націць, ведама за вялікіе грошы.

Дзеля таго сабралося між пасажырамі шмат вельмі багатых і слаўных людзей. З нашага краю было некалькі чалавек—але звычайных бедакоў, шаракоў, едучых за морам шукаць хлеба.

З літоўца ехаў малады ксёндз Монтвіч, кажуць, надта добры быў чалавек.

Тытаніка толькі першы раз выбіраўся ў дарогу і адплываў з Англіі у Амэрыку, як які вялізны пышны палац, асьвечаны электрычествам; музыка вясёла іграла. Пасажыры съмела ад'ежджалі і сядзелі на Тытаніку спакойна, як у Бога за плячыма.

Уночы з другога красавіка на трэці быў вялікі канцэрт—балль на караблю Тытаніку. Паням і паненкам, прыбранным у лёгкіе сукні, нават у галаву не магла прысьці думка, што за гадзіну якую ім прыдзеца выскакаць у халодную ваду бязконца глыбокага мора. Ноч цёмная, немая глядзела і вецер глуха выў, гудзелі фалі. Карабель на палавіну дарозі ад Англіі да Амерыкі, горда съляшыў наперад: ледзянная гары—съмерць паволі збліжалася вадою да Тытанікі.

Пасажыры да позна весялісі. Скончыўся баль. Некоторые началі разыходзіца па каютах (пакоіках), а некоторые селі у карты іграць; іншые зноу шпацыравалі сабе спакойна.

Толькі некалькім пасажырам задалося, што карабель як бы аб штось крыху стукнуўся; але нікто не спалохаўся. Пасажыры спакойна клаліся спаць.

Толькі адзін камандзер-капітан карабля зразумеў, што ратунку немашка, што тысячи людзей знайдуць съмерць у моры. „Адчапляць чоўны, спушчаць на воду! будзіць пасажыраў! Найперш ніхай садзяцца кабеты і дзеци малыя“, скамандаваў ён спакойным голасам. „Музыкі, грайце найвясёлейшыя рэчы, каб дацаць адваті баязлівым!“ а у тэлефон спешна паведамляе младзенькага тэлеграфіста Філіпса: „Высытайце тэлеграмы усім караблём, што наш карабель прадзюраўлены, пасажыраў спасаем на чоўны і не трymаімся на моры доўга, хіба якіе дзве трывадлівіць! Тэлеграфісты пры апараце зблеў як хустка, але цвёрдай рукой бъецы тэлеграмы ваўсе староны бязмернага акеана! „Тонем.... ратуйце, карабель прадзюраўлены“....

Адзываюцца тэлеграмам кожныя караблі, але найбліжэйшы карабль і той так далёка, што толькі можа прыплыць за шэсць гадзін. Тэлеграфіст дае знаць камандзеру: найбаржджэй прыдзе помач толькі за шэсць гадзін. Такая вестка для капітана тэлеграфісты усё роўна што пярун, бо яны добра ведаюць, што карабль не падрэжыцца столькі па моры. Аднак ні малады тэлеграфіст неперерывае свае работы на тэлеграфі думкай аб старэнкай матцы; ні капітан не плачэ на дсваімі дзецимі каторые хутка астануцца сіратамі, але ратуе чужых дзяцей. Як сядалі у лодкі кабеты і дзеци, то ні адзін мужчына англічанін не намагаўся, каб сесцыі у лодку, хоць яго раздзелялі з жонкай, або дзеткамі. Калі вельмі старэнкому мільянеру Шміду сказали: „Вы па сваей старасці можэце сядзіць у лодку!“ „Не“ адказаў Шмід „цяпер сядзіць толькі дзеци і кабеты“. „Я не сяду, а с табою астануся“, азвалася жонка Шміда і после разам абое утанулі. Лодкі перапоўненые тонуць. Людзі, непасыпейшые апрануцца, качанеюць у халоднай вадзе. „Ужо два паверхі пад вадою“ тэлефануе капітан тэлеграфісту Філіпсу. Філіпс кідае тэлеграму караблям: „Ужо два паверхі пад вадою, ратуйце!“.... Музыканты іграюць, маракі даліі сядзяць пасажыроў; нікто с каманды ня думае аб себе. Тонем! ужо чацверты паверх пад вадою, зараз пойдзем на дно, спышыць капітан паведаміць Філіпса.... Электрычства гасыне, карабль цёмны; навакола стаіш плач, крык. Сынок мой, сыночак, тоне,—ламае кабета рукі. Капітан кідаецца у мора лавіць хлопчыка, аддае мацеры, а сам варочаецца на карабель. Тытаніка устае адным канцом да гары, ківаецца. Музыканты устаюць валасы на галаве, ускрыківаюць: тож мы тонем.... „Гім на астатац заіграем!“ крычыць задушеным голасам капельмейстэр „Мыбліжэй к табе Божа“, Заплакалі інструменты

у дрыжачых губах музыкантой. „Ратуйце.... пасажыроў“..., пасьледніе слова выбівае Філіпс. Тытаніка ідзе на дно. Вэда забульбатала, выгладзілася; і ані знаку страшнай магілы.

Сыпіце сном вечным капитан, Філіпс, музыканты, і ўсе тые, што аддалі сваё жыцьцё, за жыцьцё другіх: памяць абы вас не загіне; будзе яна будзіць у сэрцах людзкіх новых веліканоў—багатыроў і падымашь іх на нязъмерану высату чалавека над зверам!!!

Б—а.

Малады дубок.

I.

— Ну, і людзі!—гаварыў сам сабе Максім Заруба:—ну, украй, ну, съсек, хай цябе ліха сячэ; ды не рабі-ж ты на зьдзек чэлавеку, не рабі так, каб кожнаму кідалося ў очы тваё зладзейства, гіцлю!

Максім старанна аглядаў съляды недаўнай кражы ў яго ходзе. Высокі, у палавіну чэлавека, дубовы пень ясна выдзеляўся сирод дзерэвак і сівяці ў сваім съветла-жоўтым верхам і съвежым трэскамі вокаł, а шырокая, разложная верхавіна і адсечаные сукі пазіралі так невясёла, так сумна, бы тые пакінутые бацькам дзеці. Зірнушы ў гару, Максім угледзіў маладую бярэзінку з абрамленымі галінкамі. Гэта дуб, звалены безжаласным тапаром, кідаючыся, чапіў яе сваімі крэпкімі сукамі.

У лесі было ціха і маркотна, толькі ў гары стаяў глухі шум старых хвой і ялін. Высокіе асіны і бярозы прылучалі зредка і свой голас да гэтага шуму, як часамі дужай падыхаў сыры халодны вецир і варушыў іх голае вецице. На гэтым мейсцы, дзе рос дуб, мала назначалося прастору, і маладые высокіе ёлкі ўжо разгарнулі свае кашлатые зялёныя лапы і занялі мейсцэ дубу. Так і засталом жыцьця, дзе сядзіць цесная люцкая сем'я на пустуле мейсцэ выхвачэнага съмерцю семяніна.

Максім трывожна азірнуўся вокаł, зьняў з за плеч свою старасьвецкую стрэльбу і паставіў каля хвоі; дастаў з за пояса сякерку і пачаў заметаць съляды неупільнаванага злодзея. Ен ацерабіў верхавіну, пасыцягаў сукі ў гушчар, съсек пень каля самай зямлі, завалок яго далей ад дарогі, пад вывараць, а тое мейсцэ, дзе быў пень, закрыў зялёным мохам. Максім сам у гэту мінуну быў крыху злодзеем. Але яму больш нічога не заставалося рабіць, як прыкрыць сълед гэтай кражы, каб самому не нагарэло ад лясынічага. Кончышы работу, Максім адышоўся крыху і азірнуў сваю працу, ці німа ешчэ якога знаку, па катораму можна было б замеціць, што тут украдзены дуб. Усё было прыбрана

гладка, але Максіму здавалося, што варта толькі зірнуць аб'ешчыку, каб адразу прыкметіць, што не хватае аднаго дубу. А можэ аб'ешчык раней яго агледзіў гэты нядогляд, і ўжо вядома ў лясьніцтве аб гэтай пакражы.

— І выбирэ ж часіну, паганец! — зноў разважаў с собой Максім.

— Ну, каб папаў! Гужы, лейцы — ўсё пасек бы.

Максім ніяк ня мог супакоіца. Ен вышоў на дарогу, куды вёў сълед ад калёс. Але далей трудна было разабраць, куды ён пашоў: ці мала едуць па дарозі ва ўсе канцы? Максім пастаяў, патупаў, як бы разъбіраючы важную справу. Надушы ў яго было цэлае пекло. Злосць на таго, хто съсек дуб, хто як сумыслу, як на зьдзек яму зрабіў гэтую кражу, ніколечкі не клапоцячыся скаваць канцы; далей страх перад лясьнічым, страх за страту куска хлеба: даўно ужо капаеща пад яго аб'ешчык, не раз дакляровываў яму лясьнічы прагнаць яго з мейсца. Усе гэтыя думкі і пачуванні і рабілі тое пекло, што было на душы Максіма.

— І хто ж бы мог зрабіць гэтага? — Максім пералічыў колькі гаспадароў з вёскі, каторые былі ў яго ў вялікім падазрэнні. Але, не злавіўшы, не кажы, што злодзея.

Максім ешчэ раз прышоў на тое мейсце, дзе рос ешчэ ўчора прапаўшы дубок. Як дарагі нябошчык, стаяў ён у вачах беднага лясьніка. Прыкрыўшы камель яловымі лапкамі, Максім памалу пасунуў лесам.

Увесь гэты дзень, цэлы вечар і нач ня меў Максім супакою. Нават есьці не хацелося яму. Нейкі страх і трывога душылі яго. Кінуцца за весніцы на дарогу сабакі, забрэштуць на каго, ці так што здаецца іх сабачаму розуму, Максім чуў, як у сярэдзіне ў яго нешта траслося, і яму здавалося, што гэта пэўна ідзе Марцін с каморы ад лясьнічага з наказам зъявіцца у кватэру. Але сабакі, пабрэхаўшы, змаўкалі, і патрываожэнная нач ешчэ цяжкай наседала на халодную сырую зямлю, і ешчэ маркотней шумеў над рэчкай аголены лес. Старая верба, стоячы над самай хатай, шумела і хвастала галінамі па стрэсі і як на зло Максіму гаманіла пра пакражу.

Стукне вецир у ваканіцу, Максім увесь пацепаўся: яму думалося, што гэта лясьнік, ці аб'ешчык.

II.

Андрэй Плех даўно ўжо меў сабе на прымеци дубок у лесі. Ешчэ летам, соваючыся с каробкаю па грыбах, насыніўся ён на гэты дуб. Як чэлавек, каторага агарнулі грэшныя жаданні, Андрэй наўперад азірнуўся і пачаў агледаць важнецкае дрэво. Высокае, роўнае, выноснае, як точэнае, яно, здавалося, сумыслу тут вырасло на пакусу чэлавека. „А пся кроў яго“, цмакаў Андрэй: — „от былі-б восі! А якіе хвацкіе вышлі-б паліцы на сох!“ (Андрэй быў майстар па часьці сох). Да не так-то лёгка ухваціш

яго тут! съячы, падзіся,—такі табе штрап закоціць земскі, што і кароука не адапхнешся. І Андрэй, ешчэ раз акінуўшы вокам дубок, ўздыхнуў і паплёўся да дому. На ўсякі выпадак ён замеціў гэто мейсцэ. Скора пачалося жніво, і Андрэй забыўся аб дубку, Але, як на грэх, у яго колах разышліся съпіцы. Трэба было думаць, як справіць новыя колы. На калодкі і вобады Андрэй меў пра запас бярэзіну, добрую, баравую, чачоткаватую бярэзіну с казённага лесу. Гэта Мікола Сіняўскі удружыў яму. А дзе б ўзяць дубінкі на съпіцы? І адразу ў яго вачах стаў малады дубок, што бачыў у лесі, зъбіраючы грыбы. Бадай ня кожын дзень думкі Андрэя вярцеліся каля гэтага дубка. Кепска толькі, каб яго качкі, калі пападзешся з ім. У сваім жыццю Андрэй кіраваўся прыказкою: „Не бяры чужога і ня бойся нікога“. Але во прыпёrlata так, што прыходзілося касаваць гэты мудры кірунак. Праўда, што ў лесі красыці ня грэх. Гэта ня тое, што залезыці да чэлавека ў хату. І хто ў лесі ня злодзей, той у дому не гаспадар. Лес—Божы—Бог яго росыцішь і Бог гадуе. А князя чорт ня возьме, калі ён, Андрэй, съячэ адзін дубок. Так разважаў вечэрамі Андрэй, пыхкаючы лольку.

Раз пад вечар—гэта было ў нядзелю—Андрэй ішоў з мейсца, і так неяк зрабілося, што ногі Андрэявы самі пашлі па тэй дарозі, каля каторай стаяў гэты шальмоўскі дубок. Андрэй ня мог стрымашца, каб не даведацца свайго даўнейшага знаёмага. Лес быў ужо саўсім бяз лісця, і малады дубок выгледаў цяпер ешчэ раўнейшым, ешчэ прыгажэйшым.

— Ах, злодзей!—гаварыў, цешучыся, Андрэй і агледаў дубок.

Ідучы да дому, Андрэй вылічаў, калі схадней яго съсеч. Квадра месяца пры гэтым стаяла у Андрэя на першым плані. Праз колькі дзён будзе маладзік. От тады ён і зызыне яго.

Як раз прад Усімі Святымі, натачыўшы сякерку, Андрэй шэпануў свайму сыну:

— Запражэш каня і пад'едзеш пад Доўгі Лужок. Я буду там чэкаць цябе. Ды глядзі, калі хто спытае, куды едзеш, скажы—па каноплі.

Андрэй выбраў такіе съцежкі, дзе б яго ніхто не спаткаў: асьцярога не пашкодзіць, і ішоў, прыгнуўшы галаву. Аднак чым бліжэй падходзіў ён да лесу, тым большы чуў ён страх. А змрок, густы, халодны, няпрыветны, нярухома аблегаў зямлю. Ціха, глуха. Хоць бы дзе зык чэлавечага голасу. І нейкая жуда ахапіла Андрэя. Почуванье маркаты і адзіноты агарнуло яго. Андрэй азірнуўся назад, на сяло. Скрозь цемрадзь прыветна свяціліся вокны мужыцкіх хат чырвонымі і бледнаватымі плямкамі. Там сядзелі людзі, і на душы ў іх была згода. Толькі ён, як злодзей, краццеца адзін скроў гэты змрок, прыхільнага хаўрусніка кожнага злодзея. Андрэй пачынаў каяцца, што выбраўся на гэту справу. Лепш бы паставіць кварту за кусок дубіны—і сам выпіў бы чарку і быў бы съмел і спакойны. І яму хацелося, каб хто перашкодзіў

яму цяпер, каб мець законнае право вярнуцца да дому. Так было на души Андрэя; ногі яго ўсё несылі і несылі ў гэты страшны, пануры лес, дзе цяпер так цёмна і жудасна. Ешчэ гусыцейшы і цаяжайшы змрок апрануў Андрэя, як ён ўступіў у лес. Падышоўшы с поўварсты, Андрэй спыніўся. Во тая хвоя з вехаю, ад каторай трэба ступіць колькі крохаў направа. Патупаўшы, Андрэй сяк—так намацаў гэты дубок, катораго старажыў ня толькі Максім, а ешчэ пільнавалі і другіе старажы, каторые былі ў самым Андрэю—страхі. Андрэй прыслухаўся. Лес маўчаў. Можэ ён зацікаваўся, што будзе рабіць тут гэты чэлавек, чаго ён прышоў сюды варушыць і трывожыць яго цяжкі. блізкі да съмерці, сон. І было штосьце страшное ў гэтым нямым спакою лесу, і гэты страх перэдаваўся Андрэю: ён стаяў ціха, баяўся кашлянучы і павольна адводзіў яловыя лапкі. Калі—некалі жалобна шорхаў сухі, завяўшы ліст, адрываючыся з дзерэва і кідаючыся на сырый дол.

— Ну, што будзе, то будзе.

Андрэй ўзяў сякера, хацеў перахрысьціца, ды стрымаўся: гэта справа не съятая, і ён не адважыўся прызываць на помач Імя Бога. Сякера высока паднялася ў гару, і пачуўся першы стук. Вострая сталь глыбока ўрэзалаася ў маладое дрэво, і гэты першы зык быў падобны да цяжкога, адрывістага кашлю, каторы вырываўся з глыбіні надарваных грудзёў сухотніка.

Андрэй, секануўшы раз, адскочыўся ў бок і на момант замёр, прыслушіваючыся. Але кругом было так сама глуха і ціха. Зноў ўзляцела сякера і пашла латашыць ўсё часцей і зласьней. Скора адна палавіна дубка была падсечэна; Андрэй зайшоў з другога боку. С кожным ўзмахам сякеры дуб слабеў і хістаўся, дрыжэў голымі сукамі і ўсім сваім целам. Во ён чуць пахіліўся, абамлеў і, здавалося, агледаў мейсцэ, дзе б упасці. Андрэй упёрся рукой і таўхануў яго. Голые сукі крануліся сукоў суседніх дзерэвак, як бы жэгнаючыся з жыцьцём, зачапіліся на момант і, аслабеўшы, асуналіся і маладое дзераво цяжка ўпало, застагнаўшы, на зямлю. Андрэй адышоўся і зноў стаў слухаць. Адмерыўшы чатыры тапарышчы па камлю, Андрэй з нейкаю злосцю стаў адсекаць кавалкі дубу. Адсекшы кавалкоў шэсць, ён пазнасіў іх на дарогу. Воодалёк пачуўся глухі стук колаў аб карэніні. Андрэй пашоў на спатканье сыну.

III.

Ешчэ ніколі не зазнаваў Андрэй такога клопату, як цяпер. Не дарма гавораць людзі: „Хто Украў парасё, таму ў вушох пішчыць“.

Прывёзшы да дому шэсць кавалкаў дубу, Андрэй да часу паскідаў іх на старану, дзе лежало ешчэ немалочэнае жыто і салома. Прывінцца, Андрэй нават не рад быў, што съск гэты дубок: мала што можэ стацца! Быць ня можэ, каб хто не бачыў, як ён пхаўся ў ночы з лесу. А языкі ў людзей даўгіе... Пад уплы-

вам гэтых думак Андрэй быў неспакойны: спаў кепска і часта абуджаўся, прыслухіваўся, што робіцца на дварэ.

Кожны грук, шум, аброненае кім на вуліцы слово прымушалі трывожыцца і думаць чорт ведае што. І якая гэта скованка—гумно? Усякі дурэнь першым дзелам паткне туды свой нос. Тут Андрэю прышлі на памяць тые здарэньні, калі ў гаспадароў знаходзілі дубкі, бярэзінкі і усякіе падобные рэчы як раз у гумнах... Трэба перэхаваць і чым скарэй, тым лепей,—покі не ўзялі ешчэ тропу.

— Што гэта, Андрэй, на цябе сягоныня сну німа?—пытала жонка.

— Так ня съпіцца.

І, памаўчаўши, Андрэй сказаў:

— Ведаеш, я ўсё думаю, каб не агледзіліся гэтага дубка.

— Можна ж скаваць так, каб не знайшлі.

— От і я гэта думаю: ў гумне якая скованка? А дзе скаваць?

— Скаваеш заўтра—будзе часу. А цяпер съпі.

Жонка адварнулася да съцяны, і праз мінuty дзьве згіграла носам. А Андрэй ешчэ доўга лежаў з адкрытымі вачамі і разваражаў. Страшныя думкі лезылі ў яго галаву. А што, калі хто удасьць яго? Прыдзе вураднік, стражнікі з аб'ешчыкамі і лясьнікамі, зробяць вобыск і напэўна знайдуць яго дубок. Зноў Андрэю ўспаміналіся падобные здарэньні. Моташна рабілася ад гэтых думак. Андрэй усунуўся ў шлапакі, накінуў на плечы кажух і вышоў на двор. Божэ, якая цёмная ночь! Здавалося, небо блізка—блізка нахілілася к зямлі і ціснуло яе сваім густым і цяжкім змрокам. І ўсё вокал было так глуха, так нема, ўсё роўна як закамянело, або вымірло. Андрэй зірнуў у той бок, дзе быў лес. Яго аж склануло: здаецца цяпер каб і золатам абсыпалі яго, ён не пашоў бы туды; як толькі хапіло ў яго адварі ісьці туды, ў такую цемрадзу! У сяле было так сама ціха і глуха, нават сабакі і тые ўсе змоўклі; відаць, і яны чулі гэты страх магільнай цішы і не адваражываліся зрабіць між сабой пярэклічку. Толькі ў Яхіма хлявшчу заблеяло жаласна ягнятко, згубіўшы сваю матку, і зараз жэ пачуўся кароткі атветны воклік старой авечкі: „Ідзі да мяне!“ ды часамі ў съвінушні ціха стагнала праз сон свіньяня такім змарнелым, стамлённым галаском, ўсё роўна як бы ёй заставалося трыверці да съмерці.

Андрэй пастаяў, паслуҳаў. Гэта маўчалівая і страшная ночь не дала яму ніякога атказу, і ён пашоў у хату.

„Сагоняня ешчэ можна быць съмёльым, думаў Андрэй, кладучыся на палок і укручываючыся у дзяругу. Покі тое ды сёе, то ешчэ ёсьць часу скаваць, а цяпер можна спаць съмела.“ Але Андрэй лежаў ешчэ с поўгадзіны і думаў, як хітрэй скаваць дубкі. На гэтых думках Андрэй і заснуў. І прысьніўся яму сон. Здаецца, прышоў лясьнік, Максім Заруба, у чыім абходзі ён высек дубок. Прышоў ня злосны, як можна б чэкаць, а надта маркотны. Твар яго быў белы, як бы вымазаны мукой.

Адабраў, брат Андрэй, ты ад мяне кусок хлеба!—сказаў Максім,—ад цябе я гэтага не спадзеваўся.—Сказаў, і не вядома дзе дзеўся.

Андрэй стаяў, як аглушэнны. Хацеў сказаць слово—язык не варушыўся; хацеў бегчы за Максімам—ногі ня слухалі. І, цяжка застагнаўшы, Андрэй абудзіўся.

Ноч, доўгая, жудацкая, трывожная нач, ешчэ цяжка аблегала зямлю. Толькі што адсыпевалі другіе пейні, і сяло ўсё ешчэ спало цяжка і глыбока, Андрэй лежаў і тросьця—так узбунтаваў яго гэты сон, і такі ён быў ясны, жывы і страшны. Трудна відзелаць, што рабілася цяпер на душы у Андрэя. За ўсе тые часы, як ён убачыў гэты прокляты дубок аж да цяперашней мінуты, Андрэй ні разу не падумаў аб tym, што цяпер яму прысніўся. І ня было прычыны так думаць: ці мала людзі крадуць у лесі? Каб за кожную неупільнованую кражу ў лесі выганялі лясьнікоў, то і лясьнікоў ня было б на съвеці.

І чаму ж ён прысыніўся і прысыніўся так ня добра? Цяпер, Максім ні на адзін момант не схадзіў з вачэй Андрэя. Андрэй ўспомніў, што яны з Максімам калісь сябраўвалі, разам гадаваліся—разам былі на прызыві і ў адзін год жаніліся, і ўжо потым ра, зышліся, разышліся не з за якога ліха, а так—проста, разлучыліся; а сходзіліся—кожны з іх мог съмелася паказаць вочы адзін другому. І Андрэй першы раз пачаў, што нейкая съцена вырасла ў гэту нач між ім і Максімам. Андрэю было чагось шкода. Чаго ён і сам ня ведаў.

Гэта была цяжкая і неспакойная нач у жыццю Андрэя.

IV.

— Ну што ў цябе чуваць?—Парубкі ў лесі німа?

Максім пачаў, што па съпіне ў яго запоўзлі мурашкі, і нейкі холад прабег па ўсім яго целі. Маленькае замешаныне, і Максім цвёрда сказаў:

— Усё ў парадку.

— У парадку? Ну, то хадзі ж, я табе пакажу, які ў цябе парадак.

Сказаўшы гэта, аб'ешчык, сярэдніх гадоў чэлавек, правая рука лясьнічага і пярвейшая шэльма, скрыва і злосна зірнуў на лясьніка і павёў яго ў лес. Максім увесь задрыжкі. Залажыўшы руکі за съпіну і крэпка съціснуўшы стрэльбу, ён моўчкі ішоў за аб'ешчыкам. Ен добра ведаў, куды вядзе яго гэты кат і што хочэ паказаць яму.

„Вядзі, нехай цябе съляпога водзяць. Кланяцца табе ня буду і прасіць твае ласкі не стану. Што будзе, то будзе,—думаў ідучы Максім.

— Ці ня будзеш ласкаў зірнуць,—гаварыў тым часам аб'ешчык, прывёўшы лясьніка на тое мейсцэ, дзе колькі дзён назад стаяў дубок. Аб'ешчык добра націкаваў гэто мейсцэ, і ў яго наў-

перед ёсё было разлічэна. Нават яго далікатная прамова да лясьніка была абдумана раней, каб злосна нацешыцца с таго, як будзе выгледаць Максім Заруба, стоячы перед пнём съсеченага дубу. Але працягнутая рука яго так і засталася: перед німі было гладкое мейсцэ і вокал стаялі дзеравы, ды дзе—ня—дзе тырчэлі абросшые мохам даўнейшые пні. Максім пазіраў на аб'ешчыка поглядам чэлавека, каторы нічога не цяміць і чэкае тлумачэння.

Аб'ешчык зірнуў на Максіма. Чуць значная усымешка пра-бегла па губах лясьніка. Нават ёлкі, каторым на гэтym мейсцы было крыху прасторней, здавалося, усымехаліся, пазіраючи на аб'ешчыка—такую дурную меў ён міну ў гэтu мінуту.

— Што за чорт!— сказаў ён:—тое самае мейсцэ, а дзе ж пень?

— Мала тут пнёу?—спытаў Максім, стаўши на прыкрыты мохам пень недаўна украдзенага дубу і паказываючи рукой на старые пні.—Ды і сам пан стаіш, як пень,—ня вытрываў Максім, каб не пасъмеляцца з аб'ешчыка.

— Ты мне кпінак ня строй!—крыкнуў аб'ешчык і забегаў вокал лясьніка, як ганчак, вынюхіваючи съяды. Улучыўши мінүціну, лясьнік зірнуў адным вокам сабе пад ногі. У адным мейсцы мох адхіліўся, і с пад яго съвяціўся съвежы пень. Максім чуць—чуць пасунуў нагу, каб закрыць гэтu лысінку. Аб'ешчык, як каршун, зірнуў на лясьніка.

— А на чым ты стаіш, ягомасьцю? Максім пачаў, што ён прапаў.

— Стаяю, як і пан: нагамі на зямлі—Аб'ешчык раптоўна падскочыў да лясьніка, таўхнуў яго у грудзі і кашкануў нагой мох.

Пень раскрыўся.

— Владзюга! лес крадзеш, сам қанцы хаваеш!—як гад, сіпей аб'ешчык.

У адзін момант ёсё пазелянело у вачах Максіма, і лес за-кружыўся, заскакаў. Нічога не разважаючи, размахнуўся ён, і яго цяжкая рука з голасным плескам апусьцілася на шчоку аб'ешчыка. Шапка зляцела з яго галавы, і сам ён захістаўся і паліцеў потырч носам на гэтu пень. Максім накінуўся на свайго ворага і пачаў мяць яго.

— Удушу!— хрыпеў ён, як звер, съцінуўши аб'ешчыка за горла. Аб'ешчык зывіваўся, як вуж, малациў нагамі, кусаўся. Вочы яго вылазілі с сваіх гнездаў.

Памыкаўся ён кричэць, клікаць на помач, але голас яго ня мог выбіцца з грудзёў, а вокал ня было ні аднай жывой душы. Адзін толькі лес, нямы съведка люцкога глупства, стаяў вакол глухой съянай і маўчаў, не варушыўся. Відаць, ён ба-чыў ешчэ не такіе справы, стоячы тут векамі.

— Братка, зымліўся! за што?—енчыў аб'ешчык, страціўши надзею выкруціцца з рук лясьніка.

Да Максіма вярнулася памяць і розум. З вялікаю ненавісцю зірнуў яму у твар, борзда падняўся і сказаў:

— Ідзі жалься на мяне,—і злосна пашоў у лес.

Аб'ешчык падняўся, ўзлажыў шапку, дзіка азірнуўся вокал і кінуўся бегчы.

— Гвалт, ратуйце!—крычэў ён, бягучы.

V.

Досьвета другога дня Андрэй ужо кошкаўся ў хлеве. Запаліўшы газоўку, павесіў яе на съянне і ўзяўшы сахор, Андрэй адкідаў гной ад съяні с таго боку, дзе было вышэй. Чорная карова з аднай загарадкі, пялушки—выпустка-з другой і чырвоны конік ўставіліся пільна на гэтую цікаўную дзею. Толькі адна свінья не хацела зьвертаць увагі на Андрэя. Яна спакойна лежала ў сваім бярлогу і, здавалося, ніколечкі ня дзівілася, як бы даўно ведаючы, што і чэлавек зазвычай бывае свіннёй. Прабраўшы ямку і выслаўшы яе саломаю, Андрэй перанёс сюды з гумна дубкі, закрыў іх тоўстым пластам саломы і наверх нагарнуў гною. Скончыўшы работу, Андрэй акінуў вокам гэты куток, і на твары яго зьявілася усьмешка здаволення.

Згніоцу тут, калі я сам не дастану іх—сказаў сам сабе Андрэй і спакойна вышаў на вуліцу. Тут ён паставаў, высмактаў нюляк дзъве, павітаўся с суседзямі і суседкамі, каторые ішлі па ваду, і, як чэлавек, каторому німа чаго баяцца, пашоў уладжывацца калі гаспадаркі. Ходзячы па дварэ, ён нават мармытаў сабе пад нос нейкую песню:

„Шапка мая магерачка“. Прайшло днёў два. За гэты час на выявілося нічога такога, што б магло патрывожыць Андрэя, і ён ужо рыхтаваўся дастаць с пад гною дубкі, каб пусыціх у дзела. Як раз прышоў да яго сваяк, Яхім Бубен.

— Чуў ты,—гаворыць Яхім:—Зарубу гоняць вон с стражнікоўства.

Андрэй зьбляднеў. У сярэдзіне ў яго нешта заныло, як бы адарвалося, і ён пачаў, як сэрцэ яго затахкало дробна—дробна.

— За воншта?—спытаў ён.

— А хто яго ведае. Кажуць, аб'ешчыка набіў,—парубка там нейкая знайшлася ў лесі, ну, і завяліся.

А можэ так удаў яго аб'ешчык, хто іх там разъбярэ... От, прасіся за стражніка,—закончыў Яхім.

— А! махнуў рукой Андрэй: служачы—хлеб сабачы.

— Ну, не скажы гэтага. Можна, брат, жыць лепш як на гаспадарцы: паша дарэмная, дровы—дарэмные, поле, сенакос, сякі—такі абрывак,—жыць можна.

— Э, брат Яхім: дзе ён ёсьць лёгкі хлеб? Добра служыць з добрымі людзьмі. А калі пачніць кусаць адзін другога, то доўга не паслужыш. За які—нібудзь паршывы дубок, зжаліся Божэ...

Тут Андрэй замнуся.

— Не, брат, лепей не знаць такога хлеба.

Яхім бачыў, што Андрэй ня хочэ, немае ахвоты быць лясь-
ніком. Ну, яго воля.

Усё сяло гаманіло про Максіма, разбірало ў яго справу на
ўсе лады. Адны трымалі руку Максіма, шкадавалі яго; другіе—наад-
варот, былі рады, бо зайдзросцілі яму. А на агул нікога блізка
не чапало тое, што чэлавек страціў кавалак хлеба і нікога не ці-
кавіло, як ён страціў яго. Пра гэта ведаў адзін толькі Андрэй.
Але ўсё тут абярнулося так, што яму ня выпадала падзяліца з
людзьмі сваімі думкамі. Горэ ня ў тым, што людзі ня прыймаюць
нашых думак, або насымехаюцца з іх: тут мы можэм хоць цешыць
сябе тым, што нашы думкі калі—небудзь знайдуць для сябе леп-
шы грунт, ці тым, што людзі ешчэ не дараслыі да іх, і ўсё ж
такі мы можэм съмела гаварыць іх, крычаць, не саромяючыся
паказаць іх прад вачыма ўсяго съвету. Але таму, што ня можэ
съмела сказаць аб сваіх думках, хто баіцца вынісьці іх с сваей
души на люці суд і хто мусіць насыць іх, як атруту, на сваім
сэрцы. Такіе ня добрые думкі апанавалі цяпер Андрэя. Яя-не-як,
а ён быў прычынай таго, што чэлавека выпіхаюць вон на зіму
без кавалка хлеба.... Праўда, Андрэю ешчэ ня верылося, што гэта
праўда. Яму зэрдка думалося, што ўсё гэта можэ ешчэ уладзіцца
і Максім застанецца. А можэ тут хаваецца сусім іншая прычына?
Гэтые думкі на момант супакоівалі Андрэя, і ён пытка прыслухі-
ваўся, што гавараць людзі. На другі дзень не заставалося нія-
каго сумнення, што Максіма гоняць. Цяпер пачалі гаварыць
ясьней і а прычыне, па якой яго выганяюць. Максім, казалі, пра-
даў дубок у лесі. Моташна было Андрэю слухаць такіе гутаркі
—проста съвет здавыўся яму ня мілы.

Здаецца ўзяў бы завязаў вочы і ішоў бы, няведама куды,
абы знайсьці заспакаенне, абы ня чуць тэй згрызоты, што была
на яго сэрцы.

I чаго яму было лесьці ў гэты лес? Сядзеў бы сабе спакойна
і гора не знаў бы. Эх, здаецца, каб нічога гэтага ня было, каб
яно толькі прысынілося яму! Усё б было добра, каб ня гэты
дубок.

VI.

Як толькі настаў вечар і добра сцямнелася, а людзі крыху
аціхлі, Андрэй ізноў пашоў у хлеў, адгарнуў гной і павыносіў
дубкі на дрываютню.

Відаць Андрэй нешта надумаўся. Прыхілішы дубкі да съця-
ны, Андрэй доўга пазіраў на іх. Хвацкіе дубкі. Важнецкіе вышлі б
съпіцы для колаў. А паліцы на соxil.... На момант Андрэй за-
быўся аб тым, чаго ён прышоў і ўзяў самы тоўсты кавалак дуб-
ка, палажыў яго на плечы і панёс у Нёман. Гэта была яго ахвяра
сумленню; гэтым хацеў ён выкупіць свой грэх прад Максімам і
вярнуць спакой душы. Нясучы дубок, Андрэй раздумываў над
тым, ці добра ён робіць, ці ёсьць тут які-небудзь толк. Колькі

разоў ногі яго ішлі павольней, ён азіраўся назад—ці ня лепш вярнуцца, ды зноў схаваць іх?

— Э!—сказаў сам сабе Андрэй:—збуду з галавы гэты клопат, раз пакончу з гэтым ліхам!

І борзда паходзіў на бераг Нёману. Апусьціўшы павольна дубок, Андрэй узяў яго за адзін канец, а другі апусьціў у ваду. Нёман зараз жэ падхапіў яго на свае плечы, і Андрэй адразу пачаў, як яму стала лягчэй у руках. Тут ён з усей сілы стаўхануў камлюк на ваду. Дубок стралой панёсся на сярэдзіну, і толькі гладзенькая палоска вады абазначылася яго съледам, і ён пра паў у халодных і чорных ад змроку хвалях Нёману.

— Якому ж лысаму чорту гатаваў я гэты дубок?!—крычала нешта у Андрэю. Для каго я выпакутаваў яго сваёй крою? Хто спажыве боль мазалёу маіх?—І Андрэй забегаў па беразі Нёману. Ен пабег на ніз, туды, дзе за нортамі прыгожа разлёгся шырокі гак, у той надзеі, што вада вынясе камлюк дубу на бераг.. Бягучы, Андрэй папаў у вырытую свіннянім яму і упаў, ляпнуўшыся жыватом на халодную і мокрую зямлю. Падняўшыся, ён зноў пабег. Во і гак. Але нач была такая цёмная, што нічагусенка ня было відаць. На другім беразі глуха шарасьцеў вецяр у сухіх лозах і чарапах. Халодная, як жалезо, вада плюхала ў пустыя берагі і ускіпывала, як маці, страціўши дзяцей сваіх... Пастаяўшы колькі мінукін, Андрэй паходзіў да дому. Раз пачаў,—трэба канчаць. Усё роўна не на карысць яму вырас гэты дубок. Андрэй узышаў на свой двар.

— Андрэй: гэта—ты?—аклікнуў яко голас.

— Я!—аказаўся Андрэй.

— Дзе цябе чэрці душаць?—спытала сярэдзіта жонка, вячэра даўно стыне!

— Чорт яе ня возьме, тваю вячэру,—атказаў Андрэй, і палажыў на плечы два кавалкі дубу.

— Куды ты іх валачэш?

— Не табе ведаць.

— Жонка змоўкла, а Андрэй зноў паходзіў на бераг. Ен быў злосны і шоў борзда, а жонка назіркам ішла за ім. Яна зацікаўілася, куды нясе Андрэй гэтыя дубкі. Спініўшыся на беразі, Андрэй паўкідаў абодвы кавалкі ў ваду. Жонку узяў нейкі страх. Ні слова не говорачы, яна пабегла да дому. Ей здалося, што Андрэй звіхнўся з розуму.

Праз поўгадзіны Андрэй вярнуўся. Мойчкі зьняў ён шапку, расперазаўся, павесіў сывітку і сеў за стол.

Жонка ня ўтрывала і пачала распытываць Андрэя.

— Ат, ня дуры ты мне галавы!—адмахнуўся Андрэй.

— Ну, ці ж ёсьць у цябе розум? Навошта ж было іх сеч? Каму з гэтага карысць?

— Чорту лысаму!—сказаў Андрэй.

— Толькі ж чорту.... Хіба іх агледзіў хто?—неадступалася жонка.

— Во дзе яны ў мяне сталі, дубкі гэтые! сказаў Андрэй і паказаў рукою на горла.—Чэлавеска вось выгналі з за іх, а ты....

— Даык ты вярнуў яго гэтым?

Андрэй не знайшоў што сказаць, і маўчаў.

VII.

Ешчэ больш заблутаўся Андрэй. Толькі цяпер ён праканаў: што кідаць дубкі ў ваду была дурная выдумка. І праўда: ці вярнуў ён гэтым Максіма на мейсце? Ці дастаў сабе спакой? І ласне можна адкупіцца ад сумлення тым, што ён пакідаў у ваду дубкі?—„Дурэнъ я“, думаваў Андрэй, трасучы карове трасянку.

Ухадзіўшыся, Андрэй вышоў на вуліцу. Во ўжо колькі дзён ён староніца ад людзей і жыве толькі сам сабой, сваімі думкамі, катарые так моцна стамілі яго душу У сяле, ў тым яго мейсцы, дзе вуліца выходзіць к Нёману, стаяла даўней старая карчма. Гэта карчма, бывало, была бітком набіта людзьмі. Сюды сходзіліся і ў радасці і ў горы; тут была гарэлка, которая, як кажуць знайкі па часці выпіўкі, была і крапчайшая, і танайшая, і шмат прыятнейшая цяперашней манаполькі. І во, па старой памяці, сюды ўсё ешчэ цягнуло селянаў гэта мейсце, дзе стаяла карчма, ад каторай застаўся адзін толькі падмурак; і тут стаялі яны, ўсунуўшы ў зубы цыбукі і схаваўшы руکі ў рукавы, кажухоў, пад аткрытым небам. І гэтym разам былі тут мужчыны, і сярод іх ішла сур'ёзная гутарка. Андрэй стаяў здалёк адзін і не адважываўся падыходзіць бліжэй. І раптоўна Андрэй задрыжэў: у гэтай кучцы селянаў быў Максім Заруба. Андрэй быў павярнуўся, каб ісьці назад, але яго пягнула нейкая сіла да гэтай кучкі. Патаптаўшыся момант на адным мейсцы, ён зноў павярнуў *назад. Максім стаяў і штось гаварыў. Аб чым ён гаворыць? Андрэй ня мог больш працівіцца жаданню ведаць, што гаворыць загублены ім чэлавек, і ён пашлоў. Яму паказалося, што людзі глядзелі на яго так, як бы ведалі ўсю справу з дубком. Андрэй правітаўся с селянамі агульным „Дзень-добра“, а Максіму працягнуў руку і нясмелала сказаў:

— Здароў, Максім.

— Здароў, брат Андрэй! Ну, Андрэй, сказаў Максім: прымай брат, у падсуседзі.

Сэрцэ у Андрэя так і апало: ня ўжо Максім ведае, што ён, Андрэй, сьсек дубок—чаму загаварыў аб падсуседстве? Не! каб ведаў, то наўрад бы падаў яму руку, ня толькі што звярнуўся б да яго с такой мовай.

— За вошта ж, брат, цябе выдалі?—спытаў замест атказу, нібыто нічога ня ведаюны, Андрэй.

— Тырчэў на дэрозі пень, пакуль за яго ня чэпляліся; а сталі чэпляцца—пню ня стрымацца,

— Даык не за дубок аткасалі ад мейсца?!—эту жарам спытаўся Андрэй, і вочы яго прас্তрэлеліся.

Максім нахмурыўся, як бы ценъ легла на яго лоб.

— Скуль ты ведаеш аб дубку?

— Каму і ня ведаць, як не Андрэю,—пажартаваў Стаська Гук.

Андрэй зымешаўся, пабляднеў і сказаў:

— Так гавораць.

Андрэй зірнуў на Максіма. За апошніе часы Максім асунуўся, паходзеў. Вочы яго глыбока запалі ў лоб. Відаць, много горкіх думак, трывогі і клопату перэмятушылося ў яго мазгах. І было с чаго: што злога ён зрабіў за чью віну паплаціўся? І куды цяпер дзеца? Андрэй як праступнік, апусціў галаву. Момант, і ён увесь здрыгануўся, падняў галаву, акінуў усіх поглядам.

— Максім, братка! Гэта за мяне ты пакутуеш: гэта я съсек дубка! Рабі са мной, што хочэш. Бій, катуй мяне.—Усе змоуклі і пазіралі на Андрэя.

— Нехай будзе пракляты той час, калі я першы раз зірнуў на гэто нешчасное дрэво. За што ж цярпіш ты?

Максім горка усымхнуўся.

— Ты съсек дубок? От ніколі не спадзеваўся!... Э! цяпер ужо ўсё роўна. Табе можэ ад гэтага лягчэй, а мне—адзін чорт. Ды, калі на праўду вышло, то ты не такі ўжо вінаваты, як табе здаецца.... О, каб я цябе злавіў у лесі, то быў бы другі рахунак. А цяпер твая споведзь паможэ мне, як мёртваму кадзідла.

— Паможэ, паможэ!—закрычаў Андрэй:—я пайду ў лясьніцтво і разскажу ўсю праўду. Нехай мяне судзяць, нехай забяруць апошнюю карову, нехай пухнуць з голаду дзеци,—не кажы толькі, што Андрэй цябе згубіў!

Андрэй крута і с сілай павярнуўся.

VIII.

— Съмейцеся добрые, людзі: здурнеў саўсім чэлавек!—пачэкаўшы с поўгадзіны, чуўся жаночы голас каля Андрэявай хаты.

Андрэй, апрануўшы кожух і ўзяўшы палку, вышоў з двара на агароды, каб ня ісці вуліцай, а жонка стаяла каля парогу і адчытывала Андрэя.

Андрэй Маўчаяў. Твар яго быў сур'ёзны, важны і спакойны.

— Вярніся, вярніся, Андрэй!—ні ўнімалася жонка. Андрэй ня слухаў і сцігаў дальш, не азіраючыся.

— Божэ мой! што з ім сталося! пагіблі сабе і дзецим шукае чэлавек.... Каб ты ногі паламаў, каб ты дарогі не бачыў! Вярні—і—ся!

Жонка ешчэ доўга плакала і галасіла, а Андрэй тым часам мінуў ужо сяло і вышоў на дарогу. Вокал расцілалося поле, голае, пустое, абабраное. Збоку цягнуўся луг на абапал Нёмману. Там і сям стаялі парыжэльные стагі. Далей, перад Андрэем, пачынаўся лес, праз каторы ішла дарога. А над усім гэтым вісело хмурое небо, як кепска загаранае поле. На узгорках падыхаў халодны

паўночны вецир, гразь сыцікалася марозікам, пад нагамі цвярдзело. Гадзіны праз поўтары Андрэй быў ў лясыніцтве.

За сталом у канцылярыі сядзеў стары лясынічы. Гэта быў ня уступчывы чэлавек, с каторым было труда дайсыці да ладу.

Пераступішы парог канцылярыі, Андрэй нізка пакланіўся. Лясынічы кіёнуў галавой і зноў стаў пісаць. Потым павярнуў галаву да Андрэя.

Пажваўшы сківіцамі, пан запытаяў:

— А што, скажэш, чэлавечэ?

— Панок! — сказаў Андрэй і ўвесь падаўся на перад, дарэмна пакаралі Максіма Зарубу: я украў дубок! Тут Андрэй злажкыў на крыж пальцы і пацалаў іх.

— Пакарай мяне Бог, калі я, за згодай Максіма высек гэты дубок.

Лясынічы, вытравшчыўшы вочы, пазіраў на Андрэя. Пажваўшы сківіцамі — такі быў звычай у старога пана — жваць сківіцамі прад тым, як гаварыць, — ён сказаў:

— А заўважай, небарацэ: ты гаворыш — дуб высек?

— Я, я, паночку!

— Гм! то які ж бы ты быў гаспадар, каб не краў у лесі? Спытаў лясынічы.

— Панок, залаценкі! Даруй, панок, Максіму! Я вінават, — штрафуцце, судзіце мяне. За што ж будзе нявінны чэлавек царпець?

— Табе Максім не сваяк?

— Не, панок, ня свой.

— То, мусі быць, ён цябе падгадзіў?

— Панок, грэх гаварыць гэта! Максім нічога ня ведаў. Толькі сягоныня пры людзях я прызнаўся яму, і сам сабой прышоў да пана. Даруй, паночак, Максіму. Нехай лепш мяне пан судзіць. Я вінаваты, і я павінен адпакутаваць.

— Ха-ха-ха! А заўважай, небарацэ: съмешны ты чэлавек.

Вось — жэ ня буду ні штрафаваць, ні ў суд падаваць, калі ты гэтага просіш. А Максіма ня прыму, бо ён забіяка, разбойнік. Доўга прасіў Андрэй лясынічаго, але пан быў цвёрды і збываў жартамі.

.... Грудкі хмарак разгладзіліся, небо пабялело, і пашоў дробненькі сьняжок, як Андрэй ішоў з лясыніцтва.

Усю дарогу разважаў Андрэй ў сваіх думках. На душы яго стала спакайней, як паслья кожнай буры. А снег усё падаў гусьцей; земля забялелася. Лес стаяў спакойны, толькі ў гары шумелі паціхеньку хваёвые галінкі, як бы віталі першы сьняжок. А можэ яны шэпталі што Андрэю, як шэпчэ маці, скіліўшыся над дзіцям, разказывалі сваёй мовай аб тым, што Андрэй супраўды не такі вінаваты, як гэта крычыць яму кожную мінуту яго чуткае сумленьне. Эх, лес! колькі чаго давялося бачыць яму на сваім вяку. Много ён ведае ўсяго! А каб Андрэй расчытаў яго гутарку, то саўсім бы інакш пазіраў на сьвет.

І ўспомнілася Адрэю старая казка, каторую даўно—даўно' ў шчаслівые годы яго дзяцінства, разказывала нябошчыца баба.

Скінуло небо на зямлю дзіўны клубочак. Усіх карміў гэты клубок і карміліся ім людзі, карміліся зверы і пташкі і розные маленъкіе жывёлінкі, бо для ўсіх прэдназначыло яго съятое небо. І усе жывіліся, і для ўсіх яго ставало. Пазайздросцьціу гэтаму злыдзень. і німа ведама дзе дзеўся дар неба. І цяжка стала жыць на съвеці. Земля пачала бяднечь і спустошывацца. Дзе былі даўней шырокіе рабкі—там засталіся цяпер чучь значныя палоскі вады, дзе і саўсім яна высаходла, парабліся пустэчы. Лясы сталі зводзіцца, пачаўся голад сярод звяроў, много іх пазыхало. Мошкі накінуліся на людзей, разьвёўся бруд, каторы накінуўся на чэлавека і стаў пінь яго кроў. Земля пачала кепска радзіць; пашлі на съвеці паморкі, паўстала сварка, калатня, бойка. Людзі сталі трывожныя, неспакойныя, ўсё чагось спадзяюцца, чагось шукаюць, ды чагось прыслушіваюцца. Само небо спахмурнело і адварнуло ад зямлі свой вобхік....

Лес кончыўся. Во бераг Нёману. Вярсты дзі́ве адгэтуль у гару пакідаў Андрэй дубкі. Ен ішоў берэгам, прыглядаяўся, як бы чагось шукаў. Вокал было пуста. А снег ўсё сыпаў і сыпаў....

Пінск.

Тарац Гуцча.

Слово варажбіткі.

Загінулі ў гаспадыні гроши, і хто іх падвудзіў, загадка была.

Троха шукалі, троха распытывалі,—нічога—як камень у ваду.

„Чэйце ж даражэнкіе“, крычала на ўсю хату гаспадыня, патрасаючы кулаком у паветры, „не скаже самі, варажбітка за вас скажэ, ну, а тады съцеражыся злодзеи“.

На заўтра гаспадыня, як абецала, прыехала ў вёску Стойбунцы і пераступіла высокі парог варажбітчынай хаты.

Варажбітка сядзела на лаве і квапна агледала зявіўшуюся госьцю,

— „Не інчай прапажа, ў душы памысліла яна, бо чаго ж шатан прынясе да мяне“.

— „Зварожым, панюхна?“ хціўна спыталася яна.

— „Зварожым“, атказала тая і прысела з берагу на лаўцы.

Праз хвілю замігацелі на стале карты.

Варажбітка, угледаючыся то ў карты, то ў очы госьці, жадала вычытаць аб чым мысліць яна, каб за праудзівую варажбу ўлавіць прынамсі двузлотку, а то больш.

— „Чарнату, моя панюхна, маця, бытцам то прапажа нейкая на дому стаіць“, грымнула варажбітка.

Гэтага толькі і трэба было. Язык у госьці зразу развязаўся.

— „Прауду кажэш, прауду, прапалі гроши, кажы только хто узяў“.

— „Зараз, зараз.... Раз, два, тры.... А чы ёсьць ў пані ў дому які чужынец?

— „Есьць-Лукаш, падпасавіч“.

— „Ну дык ён, май панюхна, нэмнуў грошыкі, прышкельца шчырынъка,—зразу—найдзецца, прапажа пры доме стаіць“, і зла-
жыла ў гуртак карты.

Праз хвілю конь, павярнуўшы аглоблі, нёсся дарогай назад, уносячы гаспадыню да дому, а варажбітка, застаўшыся ізноў адна, цешылася, што спрытна узгадала праўду і за гэта мае ажно дзьве залатоўкі.

Ня ведаў маленькі Лукаш, які гасцінец чэкаў яго. Бегаючы за скацінай у полі, ён ні задаваўся думкай, што вось—вось зараз абваліша на яго бедную галаву нешчасльце.

Праўда, бачыў ён прошлай ночы сон, бытцам нябошчыкбацька прышлоў да яго ў госьці, доўга слухаў яго жальбу і ўрэшце пры-
гарнуў да сябе, ахінуў кажухом і панёс.

Але сон для яго ня быў загадкай.

Як толькі прыгналі скаціну у двор, Лукаша зараз жэ паклі-
калі ў хату.

— „Ну, паганец, прызнавайся, гдзе падзеў гроши“, раптам накі-
нулася на яго гасадыня.

— „Якіе—няведаю якіе?“

— „Ня ведаеш?“ дык вось табе кажу, што ў мяне прапалі с
хаты гроши; гэта работа ня мінула тваіх рук; лепей прызнавайся“.

— „Ня ведаю, не браў“, праз слёзы працадзіў Лукаш.

— „Ня ведаеш,—ну дык даю табе сроку да заўтра, каб добра
намысліў што табе лепей: жыць, чы гніць, а заўтра „прыходзь“
прыйнось гроши“.

Выслушаў Лукаш гэтую навіну і пашоў за дзвіверы.

На дварэ ўжо памнело. Апошніе зікратые промені заходзя-
чаго сонца прабіваліся скрошь лісьця дрэў і ёсцьвячалі яго мізэрную
хвігуру, а ў садку, на старой ігрушынне, ешчэ цвірыкалі варабі,
што пазьбіраліся на начлег.

Сон не браў Лукаша; слова „злодзей“ звінелі ў вушах
не давалі спакою.

— „І за што гэтая напасць, плачуны казаў ён, што я сірата і
бедзен, гэта праўда, але ня злодзей, сам Бог съведка“....

Чуть съвет Лукаш пагнаў у поле. Седзючы на выгіане ля ска-
ціны, ён угледаўся ў даль, где, як блакітная стужка, плыла шы-
рокая рэчка Бяроза.

І успомнілося яму, як, калісь бывало, з бацькам лавілі рыбу
і караталі ночы там на берагох, і як было тады добра, а цяпер...

Раздумье яго раптам прарвалося.

Да яго падыйшоў парабак і паклікаў у двор.

Нічога не кажучы, ён перэдаў пугу, і апусьціўшы галаву
пашоў.

На парозе перэніла яго гаспадыня.

— „Ну, сабачы сын, кладзі гроши“....

Лукаш стаяў анямеўшы і ня ведаў што пачаць. Глянуўшы у кут на абразы, яму здалося, што Хрыстос пазірае на яго і быткам жадае нешта сказаць.

Паліліся слёзы ў яго горкіе, горкіе.

— „Я не браў, ледзь чутно атказаў ён, клянуся перад Богам“.

— „А, ня прызнаешся, дык—чэкай жэ“, і гаспадыня выбегла ў другую палаўніцу.

Лукаш тымчасам, ня чэкаючы яе, вышаў с хаты і пабег праз выган у поле.

— „Злодзей злодзей, съвідравало ў яго вушах, цябе прыбюць, табе не даруюць...“

Бег Лукаш не памятаючы сябе і састановіўся....

Прад вачыма яго ціхачом паўзла мутная вада Бярозы.

Мамэнт.... Забульбатала вада, разбегліся шырокіе кругі і Лукаша не стало.

Доўга надчэківала гаспадыня свайго падпасавіча, каб узрэдаваць яго, што.... гроши нашліся, але дарэмна.

Г—у—к.

Перэстаноўка слоў № 1.

| | | | | |
|----|----|---|----|----|
| ру | ры | у | ра | ды |
| не | цэ | у | ба | цэ |

Трэба перэставіць слогі так, каб можна было прачытаць прыказку

Шарада № 1.

Першы слог з нас кажэ ўсякі,

Як адклікаецца каму;

Другім мы рупім рэч чужую,

Як нецярплювімся к таму;

А трэці—ёсьць між нотаў; разам

Жаночча імя—найчасцьцей

Паміж другіх дзеўчат спаткаеш

Яго у вёсачцэ сваей.

Ад рэдакціі: дастанець дарма кніжку той, хто першы раз гадае гэтыя дзьве рэчы.

Рэдактар-Выдавец А. Уласоў.

3-ці год выдавецтва

„САХА“

Першы сельско-гаспадарскі Беларускі Месячнік.

„Саха“ на Віленскай гаспадарскай выстаўцэ ў 1913 гаду за стацыі свае атрымала срэбны мэдаль.

Падпісная цэна с перасылкай: на 1 год—1 руб. 20 к.; на 6 м.—60 к. Цэна асобнай кніжкі 8 кап.; с перасылкай 10 кап.

Падпіска прымалецца с кожнага месяца.

Гадавыя падпішчыкі „Сахі“ дарма атрымалі выпрабаваныя найлепшыя гатункі насеніння збожжа.

Цэна абвестак за строчку пэтіту ў поўкалонны: перад тэкстам—40 к.; пасыль тэксту—20 к. За разсылку рэклам пры месячніку вагой да 2 лотаў—7 рубл. ад тысячы.

Абвесткі працаўнікоў, шукчных службы ў гаспадарках, друкуюцца за 2 маркі па 7 кап., толькі абвестка можэ мець ня больш 20 слоў.

Адрэс Рэдакціі: Мінск Аляксандроўская вул. № 25.

Рэдактар-Выдавец А. Уласаў.

Вышла ўжо з друку і прадаецца

кніжка „Сахі“ № 19

на Студзень месяц 1914 г.

Зъмест кніжкі.

- 1) Пладазьмен. *Проект № 1.* Антось Воўк.
- 2) Рыхтуйце насенінне. Як адбіраць насенінне збожжа і прафаваць яго абходнасць. М. Фалькоўскі.
- 3) Як вырабляць пасекі. А. Вілецкі.
- 4) Пры якіх варунках сувінаводства магло бы узбагачываць Беларускі край. Вучоны Аграном М. Б—н.
- 5) Гадоўля рыбы. П. М. Сабешынец.
- 6) Сад і агарод. С практикі. І. Сініцкі
- 7) Матэр'ялы на будову. Дрэво. Тэхнік Ю—ка.
- 8) Гадоўля кур. С. І.
- 9) Розныя рады.

9-ы год выдавецтва

„Наша Ніва“

Першая беларуская газэта выходзіць раз у тыдзень.

Адрэс Рэдакцыі: Вільня Віленская 29.

Падпісная цэна на 1 год—2 р. 50 к., на 6 мес.—1 р. 25 к.

„Маладая Беларусь“

Літэратурные зборнікі. Вышоу 3-і ссытак ц. 1 р.

Адрэс: Пецярбург Васілеўск. востраў 4-ая лінія д. 45 к. 16.

„Беларускі Календар“

на 1914 год.

Вышоу рускімі літэрамі і другое выданыне польскімі літэрамі. Цэна 15 кап. с перасылкай 20 к. прадаецца ва ўсіх беларускіх рэдакцыях.

„Беларуская Кнігарня“

у Вільні, Завальная, 7.

Прадае і высылае уселякіе беларускіе кнігі.





B0000003 122033